

УМОВЫ ПАПЦІСІ:
На 1 год—90 к.; на 3 месяцы—2 р. 10 к.; на 6 месяца—3 р.; на 1 год—9 р. 75 к.
Адрес: м. Менск, вул. Мясцовага—10 к., імя гарадскага—20 кал.

ПЛАТА ЗА АБЭ:
За рэд. конарні (расх.) 60 кал. Імягародні: Паслрэх тэксту у два раз. Пры шматравоым друкава на згодзе. Згодна паст. СНК ад 10 к. беранца звыш тарыфу 30 к.

Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“—г. Мінск, 63, трэці паверх, ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У акруговых гарадох—у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і на усіх пашт.-тэл. канторах.

РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

Всероссийская Народная Библиотека
Фундамент Библиотеке Лен. Госуд. Университета
Февр-дек. /3в.1./
Орган Центральн. Коммунистич. Партии



Год выдання дванаццаты.
№ 44 (2851)
Копт асобнага нумару ўсоды 5 кал.

Вынікі абгаварэння пастаноў XV зьезду ЎсекП(б) і далейшыя задачы арганізацыі

(Рэзалюцыя пленуму ЦК КП(б)Б прынята аднагалосна 18 лютага)

1. Падводзячы ітогі абгаварэння пастаноў XV зьезду ЎсекП(б), пленум ЦК КП(б)Б канстатуе, што сваячасова праведзеная работа па растлумачэнні пастаноў XV зьезду ЎсекП(б) забяспечыла партыі ідэалягічнае левынае згуртаванне на шэрагах, поўны ідэа-палітычны і арганізацыйны разгром апазіцыі і аднадушнае падтрыманне з боку шырокіх мас пралетарыяту Беларусі ў гэтай барацьбе, і ўсваенне шырокімі масамі рабочых і сялян новых палітычных левынаў і задач, якія высунуты XV зьездам ЎсекП(б) і XI зьездам КП(б)Б.

2. Адзначаючы поўнае банкруцтва і распад былое апазіцыі ў сувязі з паставамі XV зьезду ЎсекП(б) і праведзенай партыйнай работы па растлумачэнні гэтых паставаў, пленум ЦК КП(б)Б прапануе ўсім партыйным арганізацыям працягнуць і надалей сістэматычнае растлумачэнне шырокім масам рабочых і сялян контр-рэвалюцыйнай сутнасці трапкізму.

3. Адзначаючы далейшы ўзрост уплыву партыі ў рабочых і сялянскіх масах, пленум ЦК КП(б)Б лічыць неабходным напярэды абгаварэнне пастаноў зьезду сярод беспартыйных рабочых і сялян, узяваючы гэтае абгаварэнне з практычнымі мерапрыемствамі, накіраванымі на правядзенне ў жыццё паставаў зьезду, і прапанаваць усім савецкім, прафесійным, кааперацыйным і інш. грамадскім арганізацыям у 2-месячны тэрмін распрацаваць канкрэтны план правядзення ў жыццё паставаў зьезду ў тэй ці іншай арганізацыі, акрузе, раёне, вёсцы, прадпрыемстве.

4. Складанасць міжнароднага становішча, труднасці, якія стаяць на шляхах сусветнай пралетарскай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР, няўхільна выклікаюць і будуць выклікаць сумненні і хістаўні сярод паасобных членаў партыі ў ацэнцы адбываючыхся падзей.

Пленум ЦК КП(б)Б лічыць неабходным далейшае разгортванне ідэалогічнай работы па ўмацаванні тэарэтычных ведаў марксызму, левынаму, праз школы, гурткі, марксыска-ленинскую літаратуру, растлумачэнні гісторыі нашай рэвалюцыі.

5. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

6. Пленум ЦК КП(б)Б канстатуе, што практыка правядзення асноўных гаспадарчых кампаній бягучага перыяду выкрыла нярухомасць і неспрытасаванасць апарату шэрагу арганізацый да быстрага і энэргічнага ажыццяўлення дырэктыв партыі і правярці гэтага ажыццяўлення на справе. З прычыны гэтага пленум ЦК КП(б)Б даручае Бюро ЦК не паслабляць праверку якасці работы адпаведных савецкіх, гаспадарчых і кааперацыйных органаў і замену няздольных працаўнікоў новымі, высоўваючы ў дзяржаўны апарат на кіраўнічую работу актыўных рабочых і батракоў.

7. Масавое ўступленне рабочых у партыю, у сувязі з дзесяцігоддзем Кастрычнікавае рэвалюцыі (Кастрычнікаўскіх вайні) як асобную кампанію, лічыць скончанай. Разам з тым у бягучай рабоце партыйных арганізацый неабходна ўмацаваць тэмп работы па ўдзяненні ў партыю перадавых рабочых, і ў асабліва часткі батракоў, якія правяраюцца на грамадскай практычнай рабоце.

8. Давялі насышчанага замацавання ў шэрагах партыі ўступлючых таварышоў, неабходна хутчай афармляць іх, як кандыдатаў, а па спецыяльнай кандыдацкай справе—у членаў партыі.

9. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

10. Масавое ўступленне рабочых у партыю, у сувязі з дзесяцігоддзем Кастрычнікавае рэвалюцыі (Кастрычнікаўскіх вайні) як асобную кампанію, лічыць скончанай. Разам з тым у бягучай рабоце партыйных арганізацый неабходна ўмацаваць тэмп работы па ўдзяненні ў партыю перадавых рабочых, і ў асабліва часткі батракоў, якія правяраюцца на грамадскай практычнай рабоце.

11. Давялі насышчанага замацавання ў шэрагах партыі ўступлючых таварышоў, неабходна хутчай афармляць іх, як кандыдатаў, а па спецыяльнай кандыдацкай справе—у членаў партыі.

12. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

13. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

14. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

15. Пленум ЦК КП(б)Б лічыць, што КСУ, якія павінны адгрываць відную ролю ў савецкай грамадзасці, на справе не заўсёды яшчэ маюць гэты характар у сваёй рабоце. Далейшая работа КСУ павінна найспі на лініі сапраўднага ператварэння іх у масавыя органы грамадскай узаемадапамогі маламоцнаму сялянству, дапамагаючы разам з тым кааперацыю і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак.

НАПЯРЭДАДНІ СХВАТКІ ПРАЦЫ З КАПІТАЛАМ У НЯМЕЧЧЫНЕ

6 мільёнаў рабочых пад пагрозай памякшэння зароботку Камуністыя і левая прафсаюзная меншасць заклікаюць да пашырэння фронту барацьбы

Канфлікт ахоплівае ўсё больш шырокія колы рабочых

БЭРЛІН, 19. Прадпрыемцы саксонскае мэталіпрамысловасці, уваходзячы ва ўсенямецкі саюз прадпрыемцаў мэталіпрамысловасці, абвясцілі лёкаут усіх рабочых з 22-га лютага. Лёкаут закранае 140.000 рабочых. Аднак, гэтая лічба, магчыма, павялічыцца да 200 тысяч, бо многія прадпрыемствы, якія не ўваходзяць ва ўсенямецкі саюз прадпрыемцаў мэталіпрамысловасці, як відно, далучацца да лёкауту.

Гэтка-ж весткі атрыманы з

Прадпрыемцы адхілілі трацейскую пастанову

БЭРЛІН, 19. Саюз прадпрыемцаў сярэдня-нямецкай мэталіпрамысловасці адхіліў пастанову прымірэнчай камэры пры ўсенямецкім міністэрстве працы аб павялічэнні зарплат мэталістам на 5 пфэнінаў у гадзіну (рабочыя патрабуюць павялічэння зароботку на 15 пфэнінаў у гадзіну).

Заклік да барацьбы ва ўсіх галінах прамысловасці

БЭРЛІН, 19. Орган нямецкае камэры «Ротэ Фанэ», камэнтуючы пастанову прымірэнчай камэры па канфлікце ў сярэдня-нямецкай мэталіпрамысловасці, падкрэслівае, што гэтая пастава і перагаворы прадпрыемцаў лёкаутам па ўсёй нямецкай мэталіпрамысловасці іскрава пачынаюць нямецкай рабочай класе, што генаванне ўраду буржуазнага блёку азначае нічым ня прыкрытую дыктатуру капіталу.

«У адказ на налічу пастанову прымірэнчай камэры,—піша «Ротэ Фанэ»,—рабочая класа павінна абвясціць барацьбу за ўсіх галінах прамысловасці ва ажыццяўленне ўсіх патрабаванняў, якія высюваюцца нямецкай рабочай класе, і спыніць вытворчасць ва ўсіх галінах прамысловасці, ва ўсіх прамысловых цэнтрах і, перш за ўсё, у Сярэдняй Нямецчыне і Бэрліне».

Канфлікт у чэскай горнапрамысловасці зацягнуецца

ПРАГА, 18. Перамовы паміж прадстаўніцамі прадпрыемцаў і бастуючых горнарабочых паўночна-заходняй Багеміі ня далі ніякіх вынікаў. Па прапанове міністэрства грамадзкіх работ, перагаворы пераносыцца на 21-га лютага ў Прагу, пад прадлогам больш спайноных абставін для вядзення перагавораў.

Пленум Выканкому Камінтэрну аб трацкіскай апазіцыі

Рэзалюцыя па данаду т. Бухарына

ПАН-АМЭРЫКАНСКАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ ЯК ЗАКОЧІ ДЗЯДЗЬКА СІМ

ПЬЮ ЁРІ, 18. Прэзідэнт рэспублікі Аргэнтывы афіцыйна заявіў, што аргэнтывскі ўрад асуджае старшыню аргэнтывскай дэлегацыі па пан-амэрыканскай канфэрэнцыі, які адмовіўся падпісаць вядомае аб разгаворы пан-амэрыканскага саюзу, бо ва ўступнай частцы вядомае дэкларацыі супроць пратэктарскіх мытных тарыфаў Паўночна-Амерыканскіх Злучаных Штатаў. Старшыня аргэнтывскай дэлегацыі склаў свае паўнамоцтвы.

Канфэрэнцыя паставіла склікаць у будучым годзе ў Вашынгтоне спецыяльную канфэрэнцыю для разгляду праблемы аб прысвоеным арбітражам пры канфліктах паміж амерыканскімі дзяржавамі. Згодна весткам, канфлікт на пачатку года вытаніў не адзінадушнае прысвоенаму арбітражу: так, напрыклад, па амерыканскай канфэрэнцыі, амерыканскі ўстанавіў аб вядзенні іх дзяржавы.

НАЧНОЕ РАДЫЕ

Вакол трацейскага рашэння

БЭРЛІН, 20. Агенства Вольфа паведамляе: «З боку прафсаюзу мэталістам да 12-ці гадзін у панядзелак ня было зроблена ніякай заявы з новаду новага рашэння прымірэнчай камэры, якая назначана для ўрэгулявання канфлікту сярэдня-нямецкай мэталіпрамысловасці. У Гале адбыўся сход прафсаюзных дэлегацый. Прадстаўнікі цэнтральнага камітэту выказаліся на нарадзе за адхіленне трацейскага рашэння.

Прадстаўнікі прадпрыемцаў адхілілі трацейскае рашэнне. Затым, што трацейскае рашэнне прадпрыемцамі адхілена, а рабочыя ў тэрмін не зрабілі заявы аб сваіх адносінах да яго, трацейскае рашэнне лічыцца адхіленым. Па афіцыйных вестках, міністр працы запрасіў прадстаўнікоў прадпрыемцаў і рабочых сярэдня-нямецкай мэталіпрамысловасці на нараду, якая назначана на аўторак».

Вуйовіч засуджан на 9 мес. астрогу

ВЕНА, 20. З Белграду паведамляюць, што югаслаўскі камуніст Радамір Вуйовіч засуджан на 9 месяцаў астрогу на падставе закону аб абароне дзяржавы.

Савецкі праект канвэнцыі аб разброенні перададзен у Лігу Нацый

У наступныя тры гады праводзіцца поўная ліквідацыя арміі, знішчэнне або дастаўка для мірнага судна, а таксама сродкам ваеннага матэрыяла, скасаванне ваенных бюджэтаў, перадача ўсіх звязаных з разброеннем спраў у грамадзянскае міністэрства. Асабовы склад дэмабілізацыі войск і рабочы ваеннае прамысловасці скараціваюцца на культурна-эканамічным будаўніцтве.

Кантроль выканання канвэнцыі дэручаецца міжнароднай кантрольнай камісіяй, намісіям можна дзяржавы, а таксама раённым, пабудаваным на прыдзеле роўнасці ўдзелу ў іх прадстаўнікоў законодаўчых устаноў, грамадзянскай і працоўных масаў.

Працікол аб забароне хмічнае вайны —КАВАЛАК НІЧОГА НЯ ВАРТАЙ ПАПЕРЫ

Францыя адмаўляецца ад праціколу

ПАРЫЖ, 18. Французскі міністэрства замежных спраў паведавае аб адмаўленні Францыяй ухваленага ў Парыжы 18-га лютага 1928 г. праціколу аб забароне хмічнае вайны. Францыя адмаўляецца ад праціколу, які ўсё на гэтым этапе не ўсталяваўся.

підставу, праз школы, гуртки, марксизма-ленінську літературу, радянськочасні шкільні масові члену партії асоційовані теоретичні проблеми, які стають перед прелетарської революції на даному етапі не розв'язані, і виходячи їх для барацьби з впливом дробно-буржуазної ідеології у різних асоціаціях прагнучих (антисемітизм, антиагентська, хвасідим).

5. Пленум ЦК КП(б)У зварачає увагу усіх партарганізацій на неабхотність загальної унутрпартійної демократії шляхом усесоборного абгаварення усіх питань партійного життя, уважливача вучоту думки кожного члена партійного товариства, товаришкы думки і висловлення таго або іншого питання партійної політики, сваячасової інфармації партійної організації аб постановок партії, узмацненне живого, конкретного інструктавання і перевірки виконання партійних директив.

6. У галіне розгортання масової роботи на підприємствах пленум ЦК КП(б)У лічыць, што на бліжэйшы перыяд часу неабхотна мобілізацыя актывнасці прелетарыату найабо конкретных дэпартаменты, звязаных са сабокошту, барацьба з бюракратызмам і пэтоні-культурага ўважуча, дабіваючыся пазалоунага ўдзянення рабочых мас у практычнае ажыццелюванне гэтых задач праз усё формы масовай работы на підприємствах.

7. У галіне вясковай работы неабхотна выходзіць з таго факту, што побач з ростам палітычнай сваядомасці і актывнасці бедняцка-сераднякчых колаў сялянства, адбываюцца большыя выравненне арыментальнае буржуазнае ідэалогіі аўлацтва, і палітычная барацьба ў вёсцы, такім чынам, прымае большы выразны класавы характар.

Выходзячы з гэтага, пленум ЦК КП(б)У ставіць перад партарганізацыямі зачатку правядзення дэаўлацываючых барацьбы з кулацтвам, асабліва пры надыхотзячай вясеньняй саўсака-гаспадарчай кампаніі, як у галіне палітычнай, так і эканамічнай, шляхам: а) аб'яднання гаспадарстваў і ўсіх мерапрыемстваў партыі, накіраваных на дапамогу вясковай беднаце; б) правядзення ліквідацый тэндэнцыі з боку капіталістычных элементу

Зачыненне акруговага з'езду Асоав'якіму

Учора, а 11 годзіне ўвечары, зачыніўся зезд Асоав'якіму. Перад зачыненнем з'езду з дакладам аб чаровых задачах Асоав'якіму выступіў старшыня цэнтральнага савету Асоав'якіму т. Галадзед.

Зезд абраў акруговы савет у складзе 35 чалавек. Абраны рэвізійная камісія і дэлегацыя на ўсебеларускі зезд Асоав'якіму ў складзе 17 чалавек з рашучым голасам і 13 з дарадчым.

ной афармаваў іх, як калядату, а на спецыяльнай калядзінскага стажу не затрымліваць пераводу іх у члены партыі. Абаважкова з усіх уважлівасцю вывучыць індывідуальна-палітычную падрыхтоўку і арганізацыйны здольнасці кожнага пасобнага таварыша і ў адпаведнасці з гэтым даваць ім даручэнні і абавязкі, прадастаўляючы дастатковы час і дэла вучобы.

12. Пленум ЦК КП(б)У лічыць, што сучаснае міжнароднае становішча СССР, ня глядзячы на капіталістычнае падзенне на пасобных вучастках, усё-ж застаецца вельмі напружаным і патрабуе ад партарганізацыі асабліва ва ўмовах БССР вялікай увагі да Чырвонай арміі. Неабхотна надыхотзячому святкаванню 10 ці годзья Чырвонай арміі прыдаць характар дэманстрацыі баявой гатоўнасці і абароназдольнасці СССР, правяркі сувязі працоўных мас з Чырвонай арміяй і папулярызаванні чарговых задач вайсковага будучыцтва, растлумачэнне ролі камуністычнай партыі, як арганізацыі і правадыра Чырвонай арміі, і далейшага разгортвання работ Асоав'якіму на ваянізаванні працоўных.

13. У сувязі з нарастаннем вострых класавых канфліктаў у капіталістычных краінах і неабхотнасцю ўмціць выхаванне рабоча-сялянскіх мас у напружаны міжнароднай прелетарскай саўдзявеннасці, пленум ЦК КП(б)У прызнае неабходным шырокі разгарнуць інфармацыю працоўных мас аб класовай барацьбе ў капіталістычных краінах, міжнародным рабочым і камуністычным руху і аб руху ў каленіях, а таксама аб рабоце Камінтэрну.

●●● ПАРЛЯМЕНЦКАЯ ПЯТНІЦА ●●●

Улюбёная англійская палітычная прыказка запэўняе, што «парламент можа зрабіць усё, апроч ператварэння жанчыны ў мужчыну». Магчыма, у тых часах, калі англійская буржуазія заваўвала палітычную арэну і пры дапамозе парламенту выціскала земляўласніцкую арыстакратыю, гэты прыказка сапраўды была правільнай. Але з таго часу яна даўно ўжо страціла свой сэнс. Калі прамысловая і фінансавая буржуазія ўмцавала сваё панаванне, яна па ўзору усіх пануючых клас зарэж перанесла цэнтр цяжару з парламанцкіх «вольнасцяў» на «цвёрдую ўладу» ўраду. Паступова ўся ўлада канцэнтравалася ў руках ураду, а парламент зрабіўся толькі эфектнай дэкарацыяй.

Гэты факт адзначаўся ўжо чвэрць веку таму назад такімі выдатнымі даследцамі англійскага пануочага ладу, як Сідней Лоу або Дэйсі, а з таго часу кожны новы год прыносіў новыя довады выраджэння англійскага парламентарызму.

Бадай гэты выраджэнне асабліва яскрава адлюстравалася на тым званым праве законодаўчай ініцыятывы. У былыя часы з-за гэтага права ішла жорстка барацьба паміж парламантам і каралеўскай уладай. У гэтай барацьбе праліваўся ня толькі атрантам і баскончая вада баскончых прамоў, але і чалавечая кроў, бо яна працікала за межы парламанцкіх сцен. У гэтай ба-

Рэвалюцыя па дакладу т. Бухарына (Завяшчана аднагалосна)

Падаем кароткае рэзалюцыю пленуму Выканкому Камінтэрну па дакладу т. Бухарына аб традзіцкай апазіцыі.

Пленум Выканкому Камінтэрну з зававаленнем адзначае, што 15 вядз УсеКП(б) рашуча павочыць з традзіцкай апазіцыяй, паставіўшы яе на-ва радамі партыі. Пленум цалком і поўнасцю салідарызуюцца з пастановамі УсеКП(б) і мерамі, якія правядзены УсеКП(б) праз саветскія органы для спынення анты-саветскай дзейнасці апазіцыі.

Традзіцкая апазіцыя, якая прабавала ўзварць УсеКП(б) знутры, была дэна і арганізацыйна разбіта, дзякуючы прывічывоў вытрыманнасці і жалезнай згуртаванасці УсеКП(б) і рабочай класу СССР, і распалася на рад груп, якія часткова (Каменю і Зінгулу) пачынаюць ве блз хістанню пераходзіць на партыйны пазыцыі, адыхотзячы паступова ад традзізму, што лішні раз паказвае правільнасць палітычнай лініі УсеКП(б) і Камінтэрну.

Найважчавая група прыхільнікаў традзізму, пацярпелы паражэнне ва УсеКП(б) і СССР, пробуе цэнтр цяжасці сваёй працы перанесці вараз у другія сэкцыі Камінтэрну.

Сапраўднае апартуістычнае аблічча традзіцкай апазіцыі найбольш ясна відаць з тае пляформы, якую традзіцыя высунолі дая згуртавання бліжэйшым груповак у іншых краінах. Традзіцкая апазіцыя ў першую чаргу апэлюе да

наліку апартуістычных контр-рэвалюцыйных элементу, як Суварын у Францыі. Яна ўсугула ў блэк у анты-прелетарскай дробна-буржуазнай групы Маслава ў Нямеччыне, Грунава, якая зараз гаворыць аб павароце СССР да «фашызму» і «дарызму».

Пленум ВККІ лічыць, што эвалюцыя да сацыял-дэмакратызму, праробленага традзіцкай апазіцыяй, не наліўна антысаветскай пазыцыі, ніскрозь варажой дыктатуры прелетарыату, не расколініцця метады ў камуністычных партыях прымаў да таго, што прывалужнасць да традзіцкай апазіцыі, салідарызацыя з яе поглядамі, ня могуць быць сумішчальнымі з прывалужнасцю да Камуністычнага Інтэрнацыяналу. Камуністычны партыі павінны вестці самую жорсткую барацьбу для ліквідацыі традзіцкіх груп, канцэнтруючы на перш са ўсё суворы іх верхавіны.

Разам з тым неабхотна далей вестці ідэалогічную барацьбу за ва ары рачынах, якія хістаюцца, але яшчэ не парвалі з апазіцыяй. Камуністычны партыі павінны таксама ўмціць партыі вараз шырокіх мас рабочае класу на выкрываць традзіцкай апазіцыі, бо завастраньне барацьбы камуністычных супроць міжнароднай сацыял-дэмакратыі азначае памінуца завастраньне барацьбы супроць анты-камуністычнай групы традзіцкіх як у СССР, так і ў іншых краінах.

Літва згодна пачаць перамовы з Польшчай

КОУНА, 13. Як паведамляе газета «Летуос Жыніос», Вальдэмарас заявіў, што Літва вымагае пастанову рады Лігі Нацыяў і пачне перамовы з Польшчай, калі Польшча зробіць адпаведную прапанову.

Дзе пазеты ў руках ні-таісціх камуністых

ШАНХАЙ, 18. П вядзе вестак Арун, Іайфінскі і Луфінскі пазеты, а таксама выспа Ханьань (на поўдзень ад правіцы Гуандун) знаходзяцца пад кантролем камуністых.

Як паведамляе Арун, у Тунгуацзене (правіцы Ханань) выбухнула камуністычнае паўстанне.

Саветская нафта перамагла

НЬЮ-ЁРК, 18. Газета «Уорлд» паведамыла, што канфлікт між англа-галандскім нафтавым трэстам «Роял Датч Шэл» і амерыканскім трэстам «Стандарт Ойл» упарадкаван. «Стандарт Ойл Кампані» «ф Нью-Ёрк» і «Вакуум Ойл Кампані» заяўляюць, што намераны працягваць пакупку саветскае нафты.

Францыя адмаўляецца ад пратокі ПАРЫЖ, 18. Французскі міністерства замежных спраў рэзалюцыя дэклараваным аб адмаўленні ўсіх дэаржаў, што падпісалі выпрацаваны Лігай Нацыяў пратакол аб забароне хмічнай вайны, паведамляючы, у якім значэнні, што пратакол ратыфікаваны толькі Францыяй і Вялікабрытаніяй, а таму мае моц толькі для іх.

З прычыны гэтага французскі ўрад паведамляе, што ён ня лічыць сабе вольным гэтым пратаколам у адносінах да дзяржаў, якія яго не ратыфікавалі; ён лічыць сабе таксама зусім свабодным у адносінах да ўсёй дзяржавы, якая знаходзіцца ў стане вайны з Францыяй, у тымсяма ў адносінах да ўсёй дзяржавы, саюзніцкай якой умятае ў гэтых сродкі.

Хоцькава крамола

Прыехаў у мястэчка Капыль інструктар Менскага акрапалітасвету тав. Хоцька з мандатам за аднаведнымі подпісамі, з «пуватым» партфелем пад рукою, з належаючай постаўцю і гонарам.

Прытуіў да равізіі палітасветных устаноў. Пачаў з каўчэскага нардоху.

Агледзеў пемлякаў, агледзеў гуртковыя пакоі і вынес здавальняючае заключэнне: «агулам і ў цэлым ваш нардох робіць на мяне добрае ўражэнне». Узрадаваліся працаўнікі нардоху, пачуўшы такое заключэнне інструктара.

— Ну, а цяпер пакажэце мне вашу бібліятэку.

На мору агляду кніг бібліятэкі тв р інструктара стаў прымаць усё больш і больш хмурны выгляд. Працаўнікі нардоху адчулі наступную бурю.

— У аддзеле палітычных кніг ня ўсё ў парадку, — працаўнікі інструктар Хоцька з тонам чалавеча, які сустрэўся з буйнымі палітычнымі злачынствамі.

Спадохаліся нардоху прачаўнікі: «я-жа так, тав. інструктар, кніг-ж выдаўна правярены райпалітасветам».

— Ні чорта не разумею ваш райпалітасвет, — адраў інструктар.

— Але, тав. інструктар, АПА райкому гарты таксама пераглядаў кнігі і накінуў у бібліятэцы, — прававалі апалявань нардоху, спасылаючыся на партыйны орган.

— І АПА ваш нічога не разумею, — пачуўся грозны адказ Хоцька.

Канчаткова прыцілі нардоху, дый сапраўды, куды там спрачацца з п чальствам, на што спасылацца на аўтарытат партыйных і культурных органаў раёну, калі раёнаны органы застаюцца раённымі, а тав. Хоцька зьяўляецца «высокак стаўленым» інструктарам Менскага Акрапалітасвету.

Якую-ж крамольную літаратуру знайш ў акруговы інструктар Хоцька ў бібліятэцы капыльскага нардоху?

Дамо слова самому Хоцька: «Вось, напрыклад, Кауцкі, Веласе, хто такі Кауцкі? Гэта-ж паводле Леніна рэагат, а паводле Бухарына апостал буржуазіі, у саветскай бібліятэцы трываць яго неадлашчальна, зараз-жа выкінуць. І выключваюцца зборны твораў Кауцкага выданні 1.05 году — «Аграрнае пытанне», «Карл Маркс і яго гістарычнае значэнне», «Амерыканскі і расійскі рабочы» і г. д.

Або вось, працы Марынга, Яскель, Ляфарга — ведаюце, хто яны такія, дарагія таварышы? Усе яны належаюць да нямецкай сацыял-дэмакратыі, а хто такі сацыял-дэмакраты? — Сацыял-згоднікі. Зараз жа выкінуць агодніцкую літаратуру, — распараджаецца Хоцька. І нардоху, якія ня маюць права супрацьціць строгаму вычальству, зара-жа пераносць гэтыя кнігі ў ў разрад абароненых.

«А гэта што такое? — кніжка Герцава «Як грузінскія сляны вяртаюцца за сабоду» Шавінішам пахне ад гэтай кніжкі, — заўважэ інструктар, закруціўшы носам, — выкінуць».

І паляцела ў архіў кніжка з гісторыі рэва юбінага руху сялян Грузіі ў 1903 годзе.

У кніжцы «Карл Маркс і яго гістарычнае значэнне», выданай 1911 г., «асьвечаны» інструктар знойшоў на апошняй старонцы абвешчэнне: прымаецца падпіска на газету «Речь» на 1912 г.»

Абурэніў яго ня было граніц: «Як, пад фірмаю Маркса рэкламуе буржуазныя газеты, ды яшчэ са старою літарату «янь»? І бедная кніжка аб Марксе пачала ў лік абароненых а-а гэтага прачытаўніча абвешчэння аб газеце «Речь» са старою літарату «янь».

— І Краоткін у вас ёсць, гэты вядомы анархісты. Вон яго з саветскай бібліятэкі.

Такім чынам, «высокакваліфікаваным» інструктарам з Менскага палітасвету было выкінута розных палітычных кніг каля 30 назваў.

— А цяпер, — завіў інструктар, — я ад'яжжаю, бо і так у вёдуга атрымаўся, глядзеце, сацэда ва ідэалогіі вашай бібліятэкі.

Такія вось новыя радыялізававаныя метады інструктавання тав. Хоцька з Менскага акрапалітасвету.

Вывады выплываюць самі: 1. Акруговым органам ахоўваць раёнаны ад такіх інструктараў, яды лёш таму самі разабраюцца, дае ў нас дранна.

2. Менскаму акрапалітасвету, высылваючы інструктараў, падобных да Хоцька, у віску для правяркі палітасветных і ліквідацыі няпачыненнасці — у першую чаргу ліквідаваць вылісменнасць самага інструктара.

3. Органам РЦИ запікаціцца радыялізаваўшы выкарыстоўвання сродкаў на камаццоўцы інструктараў, падобных да тав. Хоцькі. С. Міні.

Вынікі абгаварэння пастаной XV з'езду УсеКП(б) і далейшыя задачы арганізацыі

(З дакладу тав. КНОРЫНА)

Вынікі 2-месячнага перыяду партыйнай працы пасля XV з'езду УсеКП(б) і XI-га з'езду КП(б)Б па нашай беларускай арганізацыі можна звесці да наступных пяці пунктаў:

— Поўнае банкруцтва і распад былой апазыцыі, у сувязі з пастановамі з'ездаў і праведзенай партыйнай растлумачальнай працы.

— Уцямяненне шырокімі масамі рабочых і сялян новых палітычных лёзунгаў і задач, высунутых XV з'ездам УсеКП(б) і XI з'ездам КП(б)Б.

— Шырокі ўдзел мас у бягучых эканамічных мерапрыемствах (арганізацыя эспарту, загатоўка сярцу, распаўсюджанне пазыкі, самаабкладанне і г. д.) і ў барацьбе з коснасьцю апарату.

— Узмацненне ўвагі рабочых і сялян да рэвалюцыйнай барацьбы працоўных суседніх з намі дзяржаў і да ўрадовага тэрору супроць іх.

— Уцягненне ў партыю новых кадраў рабочых, якія занялі аб сваім уступленні ў рады УсеКП(б) у момант 10-й гадавіны Кастрычніка.

Пройзеная ступень

У выніку аднадушнага адпору Усе партыі апазыцыйным выступленням, у выніку поўнага аднадушна ўсяго з'езду ў адносінах да апазыцыі, у выніку поўнай ізаляцыі апазыцыі ад рабочых мас, пасля пастановаў з'ездаў аб выключэнні ўсе перахваліні апазыцыі з рады УсеКП(б), — апазыцыйны блок распаўся.

Тав. Кнорын падрабіла спыяццэ на тавыцы і тэзісах траіцкіскае групы былой апазыцыі. Устаноўка гэтай групы яўна контррэвалюцыйная, гэта ўстаноўка на буржуазны пераварот у нашай краіне. Погляды былых апазыцыянераў у табой-жа меры далёкія ад нашых поглядаў, як погляды эсэраў і меншавікоў.

Азарактарызаваўшы далей становішча сапраўдскай групы, якяі ніякага сур'ёзнага значэння ня мае, і віноўскай групы, якяі намячае шляхі свайго звароту ў рады УсеКП(б) і ліквідацыі свайей тэрмідарыянскай арыентацыі, тав. Кнорын пераходзіць да пытання аб беларускай апазыцыі.

Агульную колькасць нашых апазыцыянераў мы можам вылічыць, прыкладна, у 200 чалавек, якяі галасавалі за апазыцыю ці ўстрымаліся. За апошнія два месяцы мы атрымалі ад галасавальшых за апазыцыю 110 залу аб адмаўленні ад апазыцыйных поглядаў; 40 чалавек выключана.

Увесь апазыцыйны «баланс» такім добра наладзіць распаўсюджванне

ствах адыйшлі ад апазыцыі. Трэба яшчэ сказаць, што пасля складання гэтых вестак, мы мелі яшчэ рад дадатковых залу аб адыходзе ад апазыцыі.

Чым тлумачыцца гэты распад апазыцыі ў Беларусі? Ён тлумачыцца націскам на асобных апазыцыянераў усёй арганізаванай рабочай масы, якяя аднадушна стала на абарону дыктатуры пралетарыяту і лінію УсеКП(б), націскам нашых пасьпехаў у галіне перамогі эканамічных затрудненняў і арганізацыі сацыялістычнага будаўніцтва, і пасьпяховай растлумачальнай працай у шырокіх масах членаў партыі. На пазыцыі Троцкага засталіся толькі яўна дробна-буржуазныя элементы, якія ідэя адыйшлі ад большавізму, тыя, што ніколі ня былі звязаны з нашай партыйай; некаторая група былых членаў іншых партый, якія ніколі не парывалі са свайей староай сацыял-дэмакратычнай ідэялэгіяй; і тыя, урэшце, што яшчэ знаходзяцца пад уплывам новай буржуазіі і дробнай буржуазіі ў нашай краіне.

Беспартыйныя масы рабочых аднадушна пайшлі за партыйай. У вёсцы мы таксама ня маем больш менш сур'ёзных выступленняў у бок апазыцыі, але маем багата выпадкаў, калі ў сувязі з тымі ці іншымі гаспадарчымі мерапрыемствамі, тыя, што шукаюць іншай палітычнай арыентацыі, на якую магчыма было-б абарперціся, в якюй можна было-б ісьці, ківаюць на апазыцыю. Для іх апазыцыя таа арганізацыя, якяя-б магла аформіць іх апазыцыйныя антысавецкія настроі. Мы таксама маем некаторую сымпатыю да апазыцыі сярод нашай інтэлігенцыі. Але ўсё гэта сур'ёзнай небяспэкі для нас у цяперашні момант не прадстаўляе.

Можна лічыць, што барацьба з апазыцыяй зьяўляецца пройзенай ступенню ў нашай гісторыі.

Нам трэба зараз толькі дапамагчы асобным рабочым большавізавацца і стаць на партыйны шлях; па-другое, мы павінны ўзмацніць прапаганду ланінізму праз школы, гурткі, літаратуру, растлумачваючы найбольш важныя прынцыповыя пытанні шырокім масам членаў партыі.

Мы павінны звярнуць сур'ёзную ўвагу на разгортванне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, на зьнішчэнне ўсялякіх асобных парупненняў яе, павінны дапамагчы асобным рабочым, якія заблыталіся знайсці шлях назад за УсеКП(б).

Адначасова нашай задачай зьяўляецца падняць тэарэтычны ўзровень партыйнага актыўна добра наладзіць распаўсюджванне

скай рэвалюцыяй і нашай краінай.

Мы павінны лепш, чым да гэтай пары, арыентаваць членаў партыі ў пытаньнях міжнароднага рэвалюцыйнага руху і Камуністычнага Інтэрнацыяналу.

Лёзунгі і жыццё

Растлумачэнне пастаной з'ездаў праводзілася ў партарганізацыях і на шырокіх беспартыйных сходках. Больш усёго ўвагі тут аддавалася пытаньням апазыцыі, дзякуючы чаму ў радзе выпадкаў практычныя і дэлавыя пастановы з'ездаў не атрымалі выстарчальнага асьвятленьня.

Растлумачэнне пытаньняў, звязаных з міжнародным становішчам СССР і працай братэрскіх камуністычных партый, праведзена параўнаўча здавальняюча. У большасці выпадкаў дана правільная арыентоўка на рэвалюцыйны ўздым у краінах эўрапейскага рабочага руху, на далейшую арганізацыю абароны СССР, на патрэбнасць згуртавання ўсіх сіл і сродкаў нашай краіны для гэтай мэты.

Аднак, гэта арыентоўка не пранізала яшчэ ўсьне працы нашай партыйнай арганізацыі. Гэты дэфэкт павінен быць зьвішчан у далейшай практычнай прапагандыскай рабоце.

Пастановы на вясковых пытаньнях яшчэ не знайшлі свайго выстарчальнага прамадлення. Рад практычных пастановаў не дайшоў яшчэ да пізоў, ня зроблен яшчэ ў гэтых адносінах досыць сур'ёсны пералом сярод саміх вясковых працаўнікоў, не растлумачаны шырокім масам сялянства новыя задачы, пастаўленыя XV з'ездам.

Прапаганда налектывізацыі

сельскай гаспадаркі, кааперавання і ўцягвання ў дзяржаўнае рэчышча індывідуальных сялянскіх гаспадарак, — гэта важнейшая задача ва ўсёй нашай далейшай прапагандыскай і агітацыйнай працы, ва ўсіх работах па перазыхаванні нашых працаўнікоў. А між тым яшчэ недаволі канкрэтызаваны асобныя прынцыповыя пастановы ў гэтай галіне, яшчэ цэлы рад пастановаў з'ездаў зусім невядомы нават нашым працаўніком.

Такое-ж прыблізна становішча і з пытаньнямі гаспадарчага будаўніцтва. У шмат якіх мясцох абмежаваліся прадзьедаўскім абгаварэннем тэзісаў у шырокіх масах і не перавалі пастановы з'ездаў на мову канкрэтных лёзунгаў для практычнай працы. Між тым, гэтыя пастановы патрабуюць далейшага растлумачэння, і тут нам трэба прарабіць вялікую сур'ёзную працу.

Самы характар пастановаў з'ездаў патрабуе ня толькі прапрацоўкі, ня толькі растлумачэння, але і канкрэтызацыі, дапасавання да вызначанага раёну, акругі, фабрыкі, вёскі. Пастановы з'ездаў зьяўляюцца практычнай дырэктывай на ўсіх вытаньнях да наступнага з'езду, гэта значыць на 2 гады, а рад асноўных устаноўак разлічан на 10 год, на ўвесь бліжэйшы перыяд нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Таму патрэбна вельмі і вельмі сур'ёзная прапрацоўка гэтых пастановаў.

Значыць: працягваць прапаганду пастановаў з'езду праз усю сыстэму партасьветы; прапанаваць савецкім і грамадскім арганізацыям канкрэтызаваць гэтыя пастановы і ў

яшчэ большай ступені ўжываць іх у свайей практычнай працы; даць канкрэтыя заданні кожнай арганізацыі, установе, акрузе, вёсцы; пашырыць, урэшце, абмеркаванне партыйных пастановаў сярод беспартыйных рабочых і сялян, растлумачэнне іх усім практычным працаўніком у галіне прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

Пытаньне аб людзях

У галінах прамысловага будаўніцтва, арганізацыі сельскай гаспадаркі, арганізацыі кааперацыі, загатоўак і інш. перад намі стаіць адно вострае пытаньне — гэта пытаньне аб людзях, аб кадрах, аб працаўніках, аб палепшэнні гэтых кадраў, падняцці іх культурнага ўзроўню. Маюць радыю тыя таварышы, якія зараз гавораць, што ў радзе выпадкаў, нават у галіне прамысловага будаўніцтва, асноўнае ўжо ня столькі ў грошах, колькі у людзях, што пры аднаведным лепшым кадрам людзей можна з тымі-ж сродкамі зрабіць куды больш, чым мы рабілі. Таму пытаньне аб надборы лепшага кадру працаўнікоў трэба высунуць, як адно з важнейшых пытаньняў.

Па-другое, з боку ўсіх працаўнікоў, без выключэння, патрэбна сур'ёзная арыентацыя, пэрспектыўнасць у працы, а таксама большая адказнасць за яе, чым тая, якую мы зараз маем. У нас яшчэ часта хаваюцца за сьпіноку замісці, пасяджэнняў, абэжнікаў, а сапраўднай справы ня відаць. Мала гарэння на працы, затое шмат безадказнасці.

Пры правядзеньні апошніх гаспадарчых кампаній выявілася, што рад нашых апаратаў працуе абм-як і ў

цішудь дырэктывы і ня сочаць за іх выкананьнем і інш. У асобных выпадках асобныя элементы ўнутры нашай партыі паддаюцца ўплыву вёскі — як-бы рэзка не закрываюць дробнага буржуа, кулака, спекулянта... Гэтыя элементы прыкрываюцца словамі аб рэвалюцыйнай законнасці і інш. Зразумела, рэвалюцыйная законнасць ёсць, але яна накіравана перш за ўсё супроць эксплёататарскай класу. Гэтую рэвалюцыйную законнасць трэба выкарыстаць у поўнай меры і ня выходзіць за яе рамкі.

У нашым загатоўчым апарате амаль няма партыйнай праслойкі. Там працуюць «спэцы», звязаныя з прыватнікам, не атрымаўшыя савецкага выхавання.

Тут трэба прыняць рад канкрэтных мер, каб палепшыць гэтае становішча. Трэба тут-жа адзначыць, што ў нас надзвычайна дрэнна ідзе работа па вылучэнні.

Я лічу, што на гэтае пытаньне, на пытаньне аб вылучэнні новых кадраў нізавых работнікаў, трэба ў далейшым звярнуць самую сур'ёзную ўвагу.

Узмацніць масавую работу

Мы павінны сёння адначыць таксама значную слабасць масавай работы на прадпрыемствах, асабліва слабасць работы ў цаху.

На радзе буйнейшых прадпрыемстваў, хоць мы багата гаварылі аб неабходнасці лепшай пастановай масавай работы, мы значнага пералому ў гэтай галіне ня маем. Масаваа работа яшчэ ня ідзе тым тэмпам, якім павінна была-б ісьці.

Работа вясковых ячзек яшчэ надзвычайна слабая. Асноўныя палітычныя задачы, якія стаюць перад намі, яшчэ не ахоплены імі.

У сувязі з слабасцю масавай работы стаіць і пытаньне аб антысэмітызме. Мы можам без сумнення каастанаваць, што антысэмітызм, а таксама нацыяналістычны настроі і ў радзе другіх груп рабочай ялясы, — узмацняюцца. Гэта натуральна ў абставінах класовай барацьбы, у якіх мы жывем. Мэтады барацьбы з гэтымі зьявішчамі — гэта мэтады ўзмацнення нашай масавай работы, сур'ёзнай камуністычнай работы ў цаху, на прадпрыемстве, у сельскай і чэйцы.

Наогул, узмацніць масавую работу, яшчэ шчыльней звязацца з шырокімі масамі рабочых і сялян — вось тое асноўнае, што мы павінны выкаваць. Вырашэннем гэтай задачы мы вырабі

пытаньне для нас — пытаньне ідэялэгічнай палітыкі.

Мы маем за апошнія месяцы рад буйных дасягненняў па заваяваньне чытача, але гэтага мала.

На 1 жніўня 1927 г. усе нашы цэнтральныя газеты ў Менску, што выходзяць на беларускай мове, мелі агульны тыраж 19.000 экз., а сёння яны маюць агульны тыраж 39.500 экз., г. зн. рост за 5 месяцаў на 106 проц.

Павялічэнне вараз тыражу беларускіх газет праз год павінна адлюстраватца на кнізе і абавязкова даць павялічэнне ў два разы тыражу ўсіх беларускіх выданняў.

Кастрычнікавы заклік

Апошняе пытаньне — аб кастрычнікавым прыёме.

3 5324 падаўшых заявы было прынята 3.919 чалавек ці 73,7 проц. Больш усёго адсесу было ў Мазырскай акрузе — 40,6 проц. Таксама значны процант прынятых у партыю мы маем па Бабруйскай і Гомельскай акругах. Відавочна, гэтыя арганізацыі вельмі ўважліва падыйшлі да адбору. Трэба сказаць, што рад арганізацый ня так рупліва падыйшоў да правэркі — процант адсесу ў іх значна меншы: на Віцебскай акрузе, напрыклад, усёго 11,9 проц.

Асноўная маса прынятых — гэта рабочыя са стажаам ад 5 да 10, звыш 10 год працы. Тут мы маем найбольш кваліфікаваныя старыя кадры нашых рабочых, а таксама салідную групу комсамольцаў, перадааных сваімі ячэйкамі ў партыю, — таксама добрую групу.

Агульны вынікі гэтага прыёму такія, што сарод кандыдатаў нашае партыі процант рабочых павысіўся з 37 (колькі мы мелі на 1-е кастрычніка 1927 г.) да 57,9 проц. Але побач з гэтым у нас за апошнія 3 месяцы ўпаў процант рабочых сярод членаў партыі: на 1-е кастрычніка мы мелі 60,2 пр., а зараз маем 59,8 проц. Нам трэба ў гэтых адносінах прыняць рад асобных мер па ўцягненні ў партыю новых кадраў рабочых, вясковай белнаты і батрацтва.

Бліжэйшай задачай павінна зьявіцца ўдзягненне ў нашу арганізацыю ня менш, чым яшчэ калі 700 рабочых. Таксама больш энэргічна трэба ўдзягаць у партыю новыя сотні сельска-гаспадарчых рабочых, батракоў.

Задача большавіцкага выхавання новых кадраў, уступіўшых у нашу партыю, застаецца, як важнейшая задача, якяя перад намі стаіць.

Большавіцкае выхаваньне усёй нашай арганізацыі з'ро-

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ і ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАЎ

Земляўпарадкаванне ў Магілеўшчыне



За што судзілі Аляксейчыка

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)
Ст. ПУХАВІЧЫ, 19 лютага, індзель. З самага ранку памяшканьне нарсуду пачало панаўляцца ваколільным сялянствам. Сёння ня звычайны суд, а павасальны. Заля нарсуду набіта бітком, амаль выключна сялянствам.
На лаўку паходных напалу намеснік старшнін Турыйскага сельсавету, Пухавіцкага раёну, Аляксейчык Васіль, яшчэ зусім малады хлапец.
Аляксейчык абвінавачваецца ў тым, што ўхіляўся ад роньяе працы ў сельсавецце. Не заўсёды паводваў пасяджэнні прэзыдыуму і пленуму, пасіўна адносіўся да сваіх службовых абавязкаў. За ўвесь час яго работы на сельсавецце

чад, прыкладна, у 200 чалавек, якія галасавалі за апазіцыю ці ўстрымаліся. За апошнія два месяцы мы атрымалі ад галасавальшых за апазіцыю 110 залу аб адмаўленьні ад апазіцыйных поглядаў; 40 чалавек выключана. Увесь апазіцыйны «баланс», такім чынам, можа быць вылічаны прыкладна ў 50 чалавек у беларускай арганізацыі, але я думаю, што і гэта завысока. Мы маем некаторую групу таварышоў, якія без адкрытых залу, на сваіх прадрэмах...

Першы менскі акруговы зьезд Асоавіяхіму

На ранішнім пасяджэньні 19-га лютага з дакладам аб дзейнасьці Менскай акруговай арганізацыі Асоавіяхіму выступіў старшыня арганізацыі тав. Валасноў.

Арганізацыя зьбілася механічна ў нізкім годзе. Кіраўнічыя органы былі падобныя невыстарчальна добра, што адбылася на далейшай рабоце. Да моманту зьлічэньня Асоавіяхіму налічвалася 16.235 членаў, напер маюцца 33.000 членаў. Неабходна ў будучай рабоце дабівацца колькаснага павялічэньня арганізацыі, не якосьці за лік удзяваньня ў арганізацыю рабочых, сялян і вучнёўства. Неабходна правесці шырокую работу па павялічэньні актыўна, асабліва зьвярнуць увагу на рост яго з нацкаладу запасу, сялян і жанчын. У сучасны момант актыў складае 2.300 чалавек, ці 10 проц. арганізацыі.

АДЗІН З МНОГІХ

(Па ўспамінах т. Масьленікава)

Гэта было ў баі пад Уст-Белакалітвенскай станицай над ракою Данца. Тав. Масьленікаў, ня глядзячы на атрыманую рану ў нагу, застаўся пры штабе 199 палка начальнікам каманды сувязі. Ён застаўся дзеля таго, каб даць магчымую дапамогу палку, будучы ня ў стане самому ўдзельнічаць у перадавых пазыцыях—у конным страі. Палк, выбіўшы непрыяцеля з станицы Уст-Белакалітвенскай, на вёў павтом і пераправіўся на другі бераг Данца. У штабе палка атрымаліся весткі: сотня казакаў зьбіраецца захапіць станицу і адрэзаць пераправу, каб акружыць з усіх бакоў палк, які пераправіўся.

ці асобнымі рабочымі, такімі знайсьці шлях іх пад ва ўсёКП(б). Адначасова нашай задачай зьяўляецца падняць тэарэтычны ўзровень партыйнага антыўу добра паладзіць распаўсюджваньне марксысцка-ленінскай літаратуры. Мы павінны зьвярнуць сур'ёзную ўвагу на настаноўку і расту мацэньне шырокім масам асноўных тэарэтычных праблем, якія стаяць перад пралетарыятам.

Кожны член Асоавіяхіму, зьдольны насіць зброю, абавязаны працягнуць неабходную вайсковую падрыхтоўку.

Да сучаснага моманту яшчэ невыстарчальна ўдзягнуты ў працу арганізацыі нацкалад і спецыялісты. Неабходна ўмацаць удзел у арганізацыі навуковых сіл: настаўніцтва, аграномаў, дактароў, інжынераў і г. д. С.-г. гурткамі Асоавіяхіму закладзена 41 показальны вучастак і распаўсюджаны бясплатныя мінеральныя ўгнаеньні. Пасьля дакладу пачаліся спрэчкі, у якіх выступіла вышш 30 чалавек. Зьезд віталі рабочыя транспарту, прадстаўнікі фабрык і заводаў, якімі паднесен рад грамад. Зьездам пасланы тэлеграма Цэнтральнаму Камітэту камуністычнай партыі Беларусі і Рэвалюцыйнаму Беларускай Ваеннай Акрэгі.

нова ўзброіцца і марш за мною! Нам трэба адстаяць станицу, у процілеглым выпадку загіне ўвесь палк. Хутка сабраліся, усе ўзброеныя, дасталі і кулі, і як толькі выйшлі за станицу, сустрэліся з казацкім разьездам. Рассыпаліся ў лацуг. Базакі лавалі пачаліся на абаронцаў. — Таварышы,—крычыць т. Масьленікаў, кудыгаючы па радок—бі казака ў твар, каб ён паказаў хвост! І сапраўды. Пасьля першых залпаў казакі завярнулі коняі. 6 раз прабавалі казакі атакаваць захапіць станицу і кожны раз, пакідаючы забітых і параненых, прымушаны былі адступіць. Станица казакам ня была эдана. Нестрашны атрад аказаўся ў баі такім-жа добра падрыхтаваным, як і каронны разьезд. Некалькі месяцаў падрад адбываліся упартыя баі паміж ўрангельскімі часьцімі і часьцімі Чырвонай арміі. Камандзір авангарду 21-ай кавалерыйскай 2-ой коннай арміі—т. Масьленікаў атрымлівае заданьне: — Заняць вёску Малая Белазерка, разьбіць праціўніка і прасьледаваць яго на Менчакур. Тав. Масьленікаў уперадзе брыгада рынуўся ў паход. Падыйшлі блізка да вёскі і разьмясьціліся ў лічэбным рове (балка—па-вайсковому).

Магілеў. (Уласны кар.). Да дзяржавы моманту землярэформаваньня на Магілёўскім раёне праводзена на 59 проц. Землярэформаваньне зьявілася штурхачом да пераходу на шматполье, да павялічэньня таварыства і інш. 3 агульнай плошчы зямлі ўсяго на шматполье па акрузе пераводзена 14 проц., з якіх трэцяя частка прыпадае на Магілёўскі раён. Павялічэньне з кожным годам засьць каляшчыны, ільну, бульбы і інш.

Апрабаваньне коняі

ВОРША. (Ул. кар.). Адбыліся апрабаваньні коняі: выперадкі і скачкі. У выперадках прыняло ўдзел 24 кані і ў скачках 12. У выперадках першы прыз (50 руб.) узяла кабыла селяніна Курноніча з Крунскага раёну, якая прайшла ў 2 мін. 43 сэк. дыстанцыю—1,25 кілям. і другі прыз узяла кабыла гр. Садкоўскага В. з вёскі Кабылякі, Аршанск. р. У скачках першы прыз ўзяў жаробчы коннага рэзэрву адміністрацыйнага аддзелу АВК і другі прыз жаробчы кавэскадрону. Усяго выдана прэмій на 420 р.

Павялічэньне ў раёне таксама яксяны і колькасны ўрост буйной і дробнай жывёлы, умацаецца харчаваньне жывёлы макухай і высеўкамі. Зараз у раёне працуе тры кредитныя таварыствы, якімі ахоплены 47 проц. усіх гаспадарчых раёнаў, 6 малочных арцель і 4 сыраварныі, 6 калектывных гаспадарак і цэлы рад іншых таварыстваў.

15.000 р. на грамадзкія работы

МАЗЫР. (Уласны кар.). Адпущава 15.000 р. на грамадзкія грамадзкія работы. Конкурс гарманістых ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). У лютым ў горадзе Віцебску паладзіліся агульна-грамадзкі конкурс гарманістых. Лепшыя гарманісты будуць прэм'яваны. 10 новых мясных лавак ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). У лютым месяца ў Віцебску адкрыліся 10 новых мясных лавак. На горадзе лік мясных лавак будзе дасягнуць да 20. Новая сялянская арцель «Карзіншчык» ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). У вёсцы Кабішча, Кабішчынскага сельсавету, Віцебскага раёну, арганізавана арцель па вырабе карзін «Карзіншчык». Арцель аб'яднала 110 мясцовых сялян.

Аляксандраўка абнавілася ў тым, што ўхлінуўся ад розных працаў ў сельсавецце. На ўзросце павялічэньня прэзыдыуму і палкуну, паслуха адвоіўся да сваіх службовых абавязкаў. За ўвесь час яго работы ня выкрыта ніводнага самагоннага апарату. — Мая хата з краю, я нічога ня знаю—гаворыць Аляксейчык. — Мне за гэта ня плацяць. На лаўку палсудных Аляксейчык пашаў за невыкананьне заданьня сельсавету і ўпоўнаважанага райвыканкаму па сплганьні 1 і 2 разы сельсаветна-даражы падатку і страхойні. Аляксейчык адмовіўся апісваць маемасьць неплацельшчынаў, кажучы: — Я апісваць ня буду. Мне загадваць райвыканкам на мае права, бо мяне аб'явала сялянства. Я буду выконваць толькі заданьні сялянства. Вучастак Аляксейчыка на сплганьні сельсаветна-даражы і страхойні стаяць на апошнім месцы. Яшчэ да гэтага часу лічэньне палкоўкі ў суме 169 р. з капейкамі. Апрача гэтага ў сельсавецце Аляксейчык за ўгоду кулаком гаварыў аб пажары падатку і г. д. Аляксейчык зусім не растлумачваў аб палёгах на падатку, аб яго значэньні і інш. Не запальнае судзьдзі, ці прызнае Аляксейчык сябе вінаватым, Аляксейчык рашуча адмаўляецца прызнаць сваю віну. Усе віну ён ускладае на рэшту членаў прэзыдыуму. Выступаўшыя сьведкі з боку Аляксейчыка былі даволі пазітыўны. Яны вядуць тую-ж палітыку, што і Аляксейчык, палітыку зьліснага ўхліленьня ад выдатку падатку. Выяўляючы сваіх Менскага акруговага суду, разглядзеўшы гэту справу, знайшла Аляксейчыка вінаватым у невыкананьні ўскладзена на яго абавязкаў, і паставіла Аляксейчыка пазбавіць паліцыі з суровым адмежаваньнем тэрмінам на адзін год.

Бабіёва і аднавіць палажэньне фронту. Гэтае-ж заданьне атрымалі 1-я і 2-я брыгады. Брыгады разгорнутыя фронтам накіраваліся ў напрамку в. Гарадзішча і нямецкіх калёніі Ніжняя і Верхняя Хорціцы. Кілямэтрах у 5 ад в. Гарадзішча наткнуліся на непрыцельскія лініі. Завязалася бойка, якая цягнулася з паўдня да самага вечара. Баі ішлі упартыя. Непрыцель моцна трымаўся. З наступленьнем вячэрняга змроку 1-ая і 2-я брыгады ня вытрымаўшы моцнага напору непрыяцеля, прымушаны былі адступіць. Масьленікаў з сваёй брыгадай коўніцы далей наступаў, арарваўшыся вечарам у непрыцельскі тыл, аказаўшыся, такім чынам, адрэзаным ад іншых часьцей. У калёніі Н. Хорціцы салодкім сном сьняў тылавыя часьці непрыяцеля, у вёсцы разьмяшчаны артылерыйскі парк, 2 бранявыя машыны і каля роты, прыблізна, пяхоты. Масьленікаў з брыгадаю ўначы падыйшоў да калёніі. Зроблена нечаканая атака. Калёнія без бою—нават не паспелі добра расчухацца салдаты—акружана, і ўсе ўзяты ў палон. Ад палонных даведаліся, што ў В. Хорціцах разьмясьціўся непрыцельскі пяхотны полк, які нядаўна пераправіўся з г. Аляксандраўска. Выбраўшы полк лепшых байцоў, т. Масьленікаў накіраваўся ў В. Хорціцы. Палк ўрангеля сьпяў спакойна.

Цых і сьляні—вось тое асноўнае, што мы павінны выканаць. Вырашэньнем гэтай задачы мы вырашым усе іншыя задачы—гэта трэба памятаць. Я спыніўся яшчэ на пытаньні аб газэтах. Акрамя таго, што павялічэньне кадраў чытачоў газет збліжае з намі самыя шырокія масы, зьяўляецца буйнейшым фактарам культурнай рэвалюцыі, гэта

НОВАЯ ПАСАДА БУРЭЦА

Працаваў у 1-м Белазаржэатры хлапец адзін, т. Бурца. 9 год прапрацаваў—у якасьці электра-тэхніка, 9 год—значыцца добра працаваў, пазіў чалавек. Толькі адрэзаў—трэба-ж быць такому «машчыню»,—пашоў Бурца на адзін месяц у лагерны збор. А тут і вядзіце «спрасьліньне народаў» пачалося, пачаў тэатр рыхтавацца да пераезду ў «далёкую краіну»—у Віцебск. Схамянуўся—дзе Бурца? — Бурца! Далёка, у лагеры, справу сувязі вучаць... А хто яго туды паслаў? Камандзірчэ пасьведчаць ён атрымаў? Ніячэ іштам прыкладзены? Не? Скараліць Бурца з гэтага дня і нікія бутаформы! (Без бутаформ—гэта, так сказаць, новае слова ў тэатры). І скараліць т. Бурца нават без рэпэтыцыі. Раз—і гатова. Паслала адміністрацыя тэатру Бурца паведамленьне ў часьць. З такога вост для лічэньня сябе зводзіць. З гэтага дня ты, моў, свабодны чалавек, можаш, калі захочаш, на біржу працы запісацца, можаш і без біржы на вуліцах прагульвацца. Камандзір часьці, дык той проста

Бальшавікаў усей нашай арганізацыі зробіць яе больш эдольнай спрабаваньнямі і правільна арыентавацца ва ўсіх унутраных абставінах краіны. Яно зробіць нас эдольнымі правільна павесьці масавую работу ў нашай краіне і правільна кіраваць рабочай клясай і сьляньствам.

ахнуў, нацягнуў сябе за вушы, ці ня сьніць ён, ці ня сьніцца яму такое беззаконьне. Не, вушы адчувае, значыцца ў сапраўднасьці такіх справы адбываюцца. Перадзіў камандзір часьці справу ў пракуратуру, пракуратура накіравала ў інспэкцыю працы, там казалі, што, палкоўкі тэатр умо ў Віцебску—шукай ветру ў полі, застаецца падаць звану ў Віцебскую працэсію... Так і закруцілася бюракрацыйнае кола... Да гэтага часу яшчэ круціцца. А тым часам прыехаў сюды БДТ 2 нотым лярэйскі дзяржтэатр. Быў пэтрэбны электра-тэхнік. Узялі новага чалавек. А Бурца на крок да тэатру не папущаюць. У цябе, моў, новая пасада—па ўстановах парогі абіваць. Вось і ходзіць Бурца разам з камандзірам роты сувязі на розных ўстаноўках, зьміскі з савецкіх законаў паказваюць. Але ўсюды садзіць людзі запятыя, у кожнага сваіх уласных клопатаў хопіць адбаўляць. Ходзіць Бурца, ходзіць... Хутка чарговым лагерны збор паліць... Цялі месяц там будучы ўстановы адбываць. Сінабузьнік.

— Распачаць нечаканую атаку. Кінуліся ў атаку. Непрыцель адкрыў куліметны агонь. Атака адбіта... Атрымаўшы раненьне, тав. Масьленікаў ня кінуў камандаваць брыгадаю. — Уперад у атаку, пачулася каманда. Другая атака зноў адбіта няпрыяцелем. Лік байцоў памяншаецца. Сабраўшы навакол сябе самых выпрабаваных байцоў, т. Масьленікаў дае суровы загад: — Разьбіць праціўніка. Браткі за мною... Рвануліся ўперад... Радзі праціўніка захісталіся... Чырвонаармейцы, уварваўшыся ў радзі праціўніка, сваімі шаблямі рэзалі права і палева... Непрыцель відаецца бегчы, многія відаюць зброю, аддаюцца ў палон. Не аддаецца толькі невялічкі атрад непрыцельскі з афіцэрскага складу, адстрэльваючыся ад наступаючай коўніцы. Каноць буйаў зроблен ім хуткі. Ні адзін з гэтага атраду жыць не застаўся... Непрыцельская часьць зьнішчана. У палон узята 200 чалавек, 12 куліметаў і 2 гарматы. Да ночы брыгада дайшла да вёскі Менчакур, з гонарам выканаўшы сваё заданьне. У кастрычніку месяца 1920 г.

Аляксандраўка праз Дняпро пераправіў конны корпус з заданьнем: прабраць чырвоным у тым і адрэзаць Кахоўскі плядари*). На беразе Дняпра знаходзіцца невялічкая вёска Краснагрэгор'ёўка. Вёска заснула. Па вуліцах прахаджаюць натуры. Сьляне можа і ня ведалі, якія наважанія госяці на краі вёскі сабраліся ў будынку школы. Там адбываецца маленькая нарада вышэйшага каманднага і палітычнага складу. Калчак і Юдзёніч, Дзянікін і Урангель—найміты царскай замежнай буржуазіі. Чырвоная армія выкінула ўсіх іх за межы Савецкае краіны. Хай жыве пераможная армія пралетарскае рэвалюцыі! — ... Задача наступная,—гаворыць усесаюзны стараста т. Калінін,—ліквідаваць ўрангельскі фронт! Ні хвілінкі ня трацячы, сабрацца з сіламі і ачысьціць поўдзень. Мы ўпэўнены, што вы з задачай справіцеся... Коротка і ясна... Даны заданьні. Прыступілі да выкананьня задачы. — Ліквідаваць часьці генэрала

Змарыўшыся ад дзённага паходу і пераправы. Заставы зняты. Вёска акружана. Заданьне дано: блз гоману разброіць палк. — Уставай, таварыш,—будзіць чырвонаармеец белага салдата. — Га... Т-а-в-варыш!—пасуціўшы ночы ад нечаканасьці, зьдзіўляецца спалоханы салдат. — Так, таварыш. Не пазнаў?... І так разброілі ўвесь палк. Цішыня... Толькі і чуваць, як ськрыпяць дзьверы ў сенцах. Гэта чырвонаармейцы ходзяць будзіць заспаўняў белых. — Адчыньце,—стукае ў дзьверы птабу белага палка група чырвонаармейцаў. — Хто там?—адліваюцца з хаты. — Свае. — Пропуск. — Пропуск!.. Вашу за нагу!.. Ня вытрымаўшы вылазкі чырвонаармеец. Адчыні. У ваю затарахцеў «Любі» з хаты, у аднас яму была паслана бомба. Спакой парушан... У палон узята 400 чалавек. Заняўшы пераправу праз Дняпро ў раёне Аляксандраўска, брыгада не далава магчымасьці пераправаць новыя часьці і забляспечваць дзейныя часьці рыштункам, даўшы адначасова магчымасьць раней адступіўшым брыгадам (1 і 2) аправіцца і кінуцца ў наступленьне. Траба было вяртацца з няпры-

яцельскага акружэньня, каб дадуцьца да чырвоных часьцей. Тав. Масьленікаў у хутары «Брасны Дары» сабраў камандна склад і дае загад: — Выставіць батарэі і па маім загадзе ў працягу 3-х мінут выпусціць на колёніі толькі магчыма знарадаў на ўперадзе разьчэччачную вёску, у якой знаходзіліся часьці 1-га кавалерыйскага палка. Такі-жа загад быў даны і куліметчыкам. Пасланы дазор пачале з пераправаўным у афіцэрскую вопратку камандзірам разьзеду. Дазор прыйшоў на мост, зьяў непрыцельскую засаду, даведася аб ліку і разьмяшчэньні воева, вярнуўся з данясеньнем назад. Ранейшы загад быў адменен. Ціха пераправіліся ўсе часьці пераз мост і занялі пазыцыю. Непрыцель ачнуўся. Сабраўся ў наступленьне палкоўкі... але, як толькі пачуўся першы стрэл з непрыцельскага боку, батарэі і куліметы на загадзе тав. Масьленікава адкрылі такі агонь, што ад белых часьцей засталіся толькі... рожкі ды ножы. Стаўшы там часьці кавалерыйскага палка былі выразаны дашчэту. Тав. Масьленікаў з брыгадаю вышаў з калёца і, далучыўшыся да другіх чырвоных часьцей, з імі закіраваўся на раён Шахава, дзе былі знішчаны рэшткі корпусу Бабіёва.

Б. Шпітальнік.

*) Кахоўскі плядари зьяўляўся важнейшым пунктам для Чырвонай арміі, навакол ягога быў паложан не адзін

Чула адносіцца да запытаньняў рабочых Менш габінэтнага адміністраваньня

У ПАГОНІ ЗА ЭКАНОМІЯЙ НЕ ВЫЯЖДАЙЦЕ НА АХОВЕ ПРАЦЫ

З чым трэба змагацца

15-ы зьезд партыі ў сваёй рэзалюцыі па дакладу ЦКК адзначыў неабходнасьць асабліва чулых і ўважлівых адносін да запытаньняў рабоча-сялянскіх мас.

Ускія праўдзеныя бюракратызму ў адносінах да рабочых і сялян, ускіла цаганіна, адцяжкі, бяздужныя адносіны да справы павінны карацца самым суровым чынам.

Да гэтай пары яшчэ ня зжыты казённа-жэртвы падыход да наведвальнікаў—рабочых у нашых установах, чыноўніцкая цаганіна пры выдачы справак і пасведчаньняў, улюбёнае бюракратамі карміленне «заўтракамі».

Мы павінны рашуча, бязлітасна змагацца з гэтым.

Але нельга забываць і аб бюракратызме на прадпрыемствах, аб так званай канфіліктнай «валымцы», аб «напільнацельскіх» адносінах некаторых гаспадарнікаў да элементарных запатрабаваньняў аховы працы.

Мы патрабуем чулых і ўважлівых адносін да рабочых ня толькі з боку савецкіх устаноў, але і з боку заводскай канторы.

Пара адлучыць упартых адміністратараў ствараць бесканечныя канфілікты з-за драбніц. Пара спыніць «рэжым эканоміі» на ахове працы.

Мы сёння друкуюем карэспандэнцыі нашых рабкораў аб ахове працы на заводах. Карэспандэнцыі даволі ярка сьведчаць аб парушэньні некаторымі гаспадарнікамі элементарных запатрабаваньняў у гэтай галіне. Спецзваротка не выдаецца сваячасова. Варштаты не агароджаны. Холад і бруд перашкоджаюць працы. Камісіі з-за кожнай драбніцы прыходзіцца валяцца з адміністрацыяй. У 1-й друкарні, напрыклад, ня выконваецца такая «дробязь», як мыцьцё падлогі. На заводзе «Дрэваапрацоўшчык» вада замрзае ў цэхах.

Гэтыя зьявішчы нельга толькі тлумачыць рэжымам эканоміі; тут праўдзёнае бяздужныя, нячулыя адносіны да інтарэсаў рабочых, з якімі (адносінамі) неабходна рашуча змагацца.

Значна горш абстаіць справа на прыватных прадпрыемствах, аса-

бліва на вёсцы. Прыватнікі ня лічацца нават з кодэксам законаў аб працы.

Інспекцыі працы павінны ўзмацніць нагляд за прыватнымі прадпрыемствамі.

Змагаючыся з бюракратызмам у адносінах да рабочых, мы ў той жа час павінны рашуча выступіць супроць рэзкага парушэньня інтарэсаў вытворчасці.

Мы зьмяшчаем сёння заўважку рабкора гуты імя Домбала, які адзначае выдачу страхавой дапамогі заводзкім п'яніцам і хуліганам.

Гэтая дапамога ня толькі зьяўляецца дарэмнай тратай грошай, але і перашкоджае барацьбе за павышэньне прадукцыйнасьці працы. Зусім мае рацыю рабкор, калі выступае супроць выдачы дапамогі рабочым, якія падарвалі ў п'яных бойках, а не на працы.

Рашуча спыніць нячулыя адносіны да запытаньняў рабочых, адначасова змагацца з разбэшчанасьцю і лодарствам—вось тое, што зьяўляецца галоўным у нашай рабоце. **Е. Бутомаў.**

Камісія—бяз усякага аўтарытэту

(Бровар „Беларусь“, Менск)

Яшчэ два гады таму назад камісія па ахове працы паставіла перад адміністрацыяй пытаньне аб неабходнасьці правядзеньня вадаправоду ў стайню. Але да гэтага часу, ня глядзячы на шматлікіх напамінаў, адміністрацыя ня выконвае пастаноў камісіі. Ваду прыходзіцца пасіць з мойкі, а ад мойкі да стайні—вялікая адлегласьць. Між тым пракладка вадаправоду павінна каштаваць усяго толькі рублёў 200.

У лавыні заводу—непраходзімы бруд, вада да кален. Калі ахова працы напамінае адміністрацыі аб неабходнасьці часцей прыбіраць лавыню, адміністрацыя адказвае:

— Няхай ахова працы назначае ад сябе на чарэ членаў камісіі і прыбірае

Ці ня шмат гонару для п'яніц?

(Гута імя Домбала, Нова-Барысаў)

За апошні час на нашым заводзе, асабліва пасля атрыманьня пэнсіі, нагледзецца рост п'янства і хуліганства. Нельга дапусьціць таго, што матар'яльную адказнасьць за гэта нясе страхаса. Вось некалькі фактаў.

Рабочы В. Казак у п'яным выглядзе парашыў скончыць жыцьцё самагубствам і ўсадзіў сабе ў бок фінскі нож.

Казак застаўся жывым і атрымаў водпуск ад страхасы на цэлы тыдзень.

Рабочы Закрэўскі пабіўся з Нядзведзікам і атрымаў... больнічны лісток на 4 дні.

Майстар лямпавага шкла Мікалаеў таксама пабіўся і атрымаў лісток страхасы.

Мы вельмі ўдзячны страхасе за ўвагу да рабочых. Але нельга траціць грошай на п'яніц і хуліганаў.

Заўкому і насыценнасьці трэба расплачась барацьбу з п'янствам. Адміністрацыя павінна прыняць рэспрэсыўныя меры супроць хуліганаў, якія перашкоджаюць нармальнай працы заводу.

Улад.

АБ ТЭМПЕ ЗАГАТОВАК

Кампанія ільна-загатовак пад пагрозай зрыву. Пералом у галіне хлебных і скурсырцо-вых загатовак. Мацней ударыць па рутыне і коснасьці загатоўчых апаратаў.

Прынятыя меры па ўзмацненьні загатовак с.-г. сырцу і прадуктаў ужо далі некаторыя станоўчыя вынікі. У працягу студзеня месяца загатоўлена 396 тысяч пуд. розных збожжа-прадуктаў супроць 409 тысяч пуд., загатоўленых ў працягу ўсяго першага кварталу 1927-28 года. За 10 дзён лютага месяца наступіла на няпоўных даных 168 тысяч пудоў. У галіне скуранных загатовак таксама дасягнуты пералом. Калі ў першым квартале плян загатовак быў выкананы па буйных скурах на 70 проц., па дробных—на 79 проц., дык у студзені месяцы выкананьне календарнага плянна дасягае па буйным скурсырцы 90 проц., а дробным—112 проц. За першыя 10 дзён лютага м-ца месячны плян выкананы па буйным скурсырцы на 48 проц. і дробным—36 проц.

Аднак, гэтыя вынікі зьяўляюцца яшчэ далёка невыстарчальнымі. Трэба дабіцца большага ўзмацненьня загатовак з тым, каб спягнаць тое, што мы прамінулі ў першым квартале.

Калі ў галіне хлебных і скурсырцовых загатовак адзначыўся покатары зрух, дык загатоўкі ільна-валакна і ільна-семя даюць зусім незадавальняючыя вынікі. Гадавы плян загатовак ільна-валакна на 1 лютага выкананы ўсяго ў разьмеры 44 проц., супроць пляннага заданьня 53 проц. Першая декада лютага месяца не паказвае налёпшаньня, а па радзе акруг адзначаецца нават пагоршэньне загатовак.

У Віцебскай акрузе загатоўлена ільна-валакна за 10 дзён лютага 140 тон, на 14,3 проц. месячнага

заданьня, Полацкай—151 тона, на 26,4 проц., Аршанская—54 тоны, на 9,4 проц., Магілёўскай—22 тоны, на 6,9 проц., Гомельскай—22 тоны, на 8,0 проц., Бабруйскай—6 тон, на 8,2 проц., Менскай—2 тоны, на 4,0 проц. Усяго 397 тон, на 14 проц.

Такім чынам, з прыведзеных даных відаць, што за першыя 10 дзён лютага месячнае заданьне выканана ўсяго ў разьмеры 14 проц.

Такі тэмп загатовак стварае пагрозу зрыву ўсёй кампаніі пільна-загатоўчых. Калі ў першым квартале 1927-28 г. на ход загатовак рабіла ўплыў невыстарчальнае насычаньне ільнаводных раёнаў хлеба і мануфактурнымі таварамі, дык у студзені і лютым м-цах гэтыя прычыны адпадаюць. Хлеб, што завозіцца з-за межаў БССР і адпускаецца пасельніцтву ільнаводных раёнаў па цвёрдых паніжаных цэнах, маецца ў выстарчальнай колькасьці. Асноўныя ільнаводныя раёны мануфактуру таксама маюць. На люты месяц забеспячэньне хлебом і мануфактурай ільнаводных раёнаў яшчэ больш узмацніецца. Хлеба і мануфактурных тавараў у лютым м-цы пасылаецца на ўзмацненьне загатовак с.-г. сырцу на суму да 4 мільёнаў рублёў.

Узмацненьне забеспячэньня ільнаводных раёнаў хлебом і прамтаварамі і сыстэма першачарговага іх выпуску адатчыкам ільна-валакна і ільна-семя стварае спрыяльныя ўмовы для разгортваньня загатоўчай кампаніі. Вопыт загатоўчых кампаніяў, аднак, сьведчыць аб тым,

што ў галіне загатовак, абраныя эванамічных мерапрыемстваў, значную і, нават, рашучую ролю адыгрывае правільная арганізацыя пастаюўкі работ загатоўчых апаратаў. Як агульнае правіла, аказалася, што наш загатоўчы апарат ня здох на хуткае манэўраваньне і прыстасаваньне сваёй работы да труднасьцяў, якія адбываюцца на рынку. У выніку такога становішча многія задачы, пастаўленыя перад загатоўчым апаратам, аказваюцца нявыкананымі.

На жаль, ня лепш абстаіць справа і з дзяржаўным загатоўчым апаратам. Прыкладам можа служыць хоць-бы Белдзяржгандаль, які па другарадных відах экспартнага сырцу хоць і дабіўся некагортага палепшаньня, але ў галіне ільна-загатовак стаіць на апошнім месцы.

Трэба ня толькі ўдарыць па рутыне і коснасьці, але нават прыняць ўсе меры да ўзмацненьня апаратаў, шляхам ўзмацненьня падбору працаўнікоў.

З другога боку, трэба больш увагі звярнуць на ўдзіаміраньне спекулянтаў-кулакоў, якія зрываюць мерапрыемствы савецкай ўлады па ўзмацненьні загатовак. Ня раз адзначаны выпадкі, што ў той час, як беднякі і сярэдныя адуць на загатоўчы пункт сырцу, поўная група кулакоў затрымлівае рэалізацыю хлеба і сырцу, а некаторыя з іх нават займаюцца скупкай хлеба і сырцу для перапродажу на спекуляцыйнай цане.

Я. Адамайціс.

БССР ВЫКАНАЛА ТОЛЬКІ 9,7 проц. ЗАДАНЬНЯ Больш за ўсіх адстаюць Магілёўская, Полацкая і Аршанская акругі

ТЭМП РЕАЛІЗАЦЫІ ВЕЛЬМІ СЛАБЫ

Тэмп рэалізацыі пазыкі ўзмацненьня сельскай гаспадаркі па акругах БССР на 15 лютага адзначаецца ў наступных лічбах.

Па Мазырскай акрузе рэалізавана пазыкі на суму 53.380 р., што складае 20,9 проц. заданьня; па Бабруйскай рэалізавана на 68.452 р., або 13,4 проц.; па Гомельскай—62.530 р., або 14,5 проц.; па Менскай—61.652 р., або 10,1 проц.; па Магілёўскай—32.512 р., або 7,1 проц.; па Аршанскай—21.100 р., або 5,3 проц.



У хвасьце...

Самахвалавічы. (Меншчына). Байкаўскі сельсавет цагнецца ў хвасьце, ня глядзячы на дырэктывы і нажым РВК.

Па плянне трэба было распаўсюдзіць пазыкі на 4300 руб. Прадана аблігацый на 12 р. 50 к. Справа ў тым, што старшыня сельсавету Клінаўскі зусім ня цікавіцца гэтай працай. Саколін.

Як ідзе падпіска

(Па карэспандэнцыях з месца)

Аршанскі карэспандэнт паведамае, што ў сьнежаньскім Мясце

„Ва ўсім вінаваты „аб'ектыўныя“ прычыны“

(Завод „Дрэваапрацоўшчык“, Менск)

— Вось, у адносінах аховы працы, у нас справа абстаіць вельмі слаба,—прызнаецца старшыня камісіі т. Дабравольскі.

І сапраўды, ахова працы на заводзе «Дрэваапрацоўшчык» пастаўлена ня толькі слаба, але нават і вельмі кепска. Цікава тое, што саўком і ахова працы лічаць, што ніхто ў гэтым не вінаваты. Аб'ектыўныя, моў, прычыны перашкоджаюць.

Спецзваротку рабочыя павінны былі атрымаць яшчэ ў кастрычніку. Але да сучаснага моманту яшчэ не атрымалі і ніхто нават ня ведае, калі атрымаюць. У чым жа справа?

Чыста «аб'ектыўная прычына»: у Менску няма матар'ялу для спецзвароткі, закладзі ў Менску, а там ужо адпраўляюць і адпраўляюць

будзь мерапрыемства па ахове працы, адміністрацыя прыходзіцца ўпрашваць, і не заўсёды гэтае ўдаецца.

Фрэзерны і фуговачны варштаты кепска агароджаны, і няшчасныя выпадкі адараюцца даволі часта. Вось толькі некалькі дзён таму назад, сталар т. Дзельчык трапіў рукою на нажы, якія сарвалі ўсю скуру з руці. Трэба вывучыць пытаньне аб зьнішчэньні небясьпекі.

У механічным аддзяленьні таксама ня ўсё добра. Тэмпература заўсёды ніжэй 5 градусаў. Вада часта замрзае ў памяшканьні. У такіх умовах работа нармальна праходзіць ня можа. Зімой спецзвароткі рабочыя не атрымліваюць.

У сталюцы, дзе абедаюць рабочыя, заўсёды холадна і сыра. Тлу-

справе? Чыста «аб'ектыўная прычына»: у Менску няма матар'ялу для спэцвонраткі, закавалі ў Маскве, а там усё адцягваюць і адцягваюць. А між тым тэрмін носкі спэцвонраткі—6 месяцаў. 4 з паловаю ўжо прайшло і праз паўтара месяцы трэба будзе выдаваць новую спэцвонратку. Ці не гэта было-б загадаць паклапаціцца аб спэцвонратцы? Наогул, каб правесці якое-не-

праходзіць ня можа. Зіма спэцвонраткі рабочыя не атрымліваюць. У сталюцы, дзе абедваюць рабочыя, заўсёды холадна і сурат. Таму чыцца гэта тым, што няма падвойных вокан. Шмат разоў камісія па ахове працы гаварыла аб гэтым адміністрацыі, але ўсё застаецца на старому. Як быццам, не хапае дрэва на заводзе. Не дарма гавораць, што «ўсе шаўцы ходзяць босымі».

С. Г.

Пазбаўце ад бруду (1-ая друкарня, Менск)

Вельмі востра стаіць у нас пытаньне з аховай працы. Якія адносіны адміністрацыі да гэтага справы? Іх можна ахарактарызаваць, як «нашывацельскія». Бруд і антисанітарныя пануюць на прадпрыемстве. Паўлога па мысца нават у такіх шкодных цэхах, як стэрэатыпнае аддзяленьне, а ў машынным яе яшчэ ня мылі з даваеннага часу, калі ў будынку змяшчалася губэрская друкарня. Спецвонраткі не выдаюць, хоць тэрмін прайшоў, а запасных камплектаў няма. Печы паліць неаэкаратна—рэжым эканоміі. Наборныя касы ня чысьцяцца, і асобнага чалавека для гэтага работы няма (між тым гэта прадуглед-

жана дагаворам). Раздзяляльныя адсутнічае—вонратка вісіць на сьценах, ва ўсіх цэхах. Гісторыя з раздзяляльнай цагвоцка ўжо 2 гады. Паставы інспэцыі працы ня выконваюцца за выключэньнем тэхнікі небясьпекі, бо за невыкананьне апошняй адміністрацыя нясе суровую адказнасьць. Гатовыя фабрыкаты з цэхаў ня выносяцца. Яны атручваюць наветра, памяншаюць плошчу памяшканьня і даводзяць да няшчасных выпадкаў. Камісія па ахове працы і фабзаўком кожны дзень гавораць аб гэтым. Але толку мала. Прафработнік.

неабходнасьці частай прыбыраць лавію, адміністрацыя адказава. — Няхай ахова працы пазначва ад сябе на чарзе членаў камісіі і прыбірае. Трэба яшчэ адзначыць, што камісія па ахове працы заводу «Беларусь» таксама сьпіць. Пытаньне аб лясчэньні зубоў у цэнтральнай амбулаторыі ня было паставлена сваячасова і ў той час, як на многіх заводах работчыя даўно ўжо прайшлі амбулаторыю, рабочыя заводу «Беларусь» усё чакаюць сваёй чаргі.

Г. С.

У глухім кутку

Я прасіў-бы інспэцыю працы звярнуць увагу на жыцьцё рабочых прыватных прадпрыемстваў на вёсцы. Вельмі дрэнна жывецца апошнім. Возьмем прыватны млын і смалатурню ў вёсцы «Цна», Пяшчаніцкага раёну, Прусевіцкага сельсавету. На млыне дзень і ноч працуюць млынар і работніца. Яны нават і ня ведаюць аб кодэксе працы. На смалатурні таксама рабочыя экспloatуюцца ва ўсю. Млын належыць прыватнай гандлярцы Хане Брамэр. Пара прыняць меры да паліпшэньня становішча рабочых глухога кутка. Х. Готлюбовіч.



Калектыўныя гаспадаркі — на першым месцы

Усяго па БССР на 15-га лютага рэалізавана пазыкі на 310.404 р., што складае 9,7 проц. заданьня па БССР. Мы бачым, такім чынам, што рэалізацыя ідзе надзвычайна марудным тэмпам. Асабліва адстаюць у рэалізацыі Магілёўская, Аршанская і Полацкая акругі. Апошняя прадала аблігацый толькі на 4.740 р., што складае 2 з пал. проц. заданьня. Мы павінны ў бліжэйшы час напружыць увагу ўсіх арганізацый на ўзмацненьне тэмпу рэалізацыі. Трэба прыняць рашучыя меры да тых, хто працяляе нядабайнасьць, нездвальняючую энэргію і ініцыятыву ў справе распаўсюджаньня пазыкі. Другая палова лютага і сакавік месяц павінны прайсьці пад абзунгам «выканаць усё 100 проц. заданьня».

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). На 16 лютага рэалізавана па Віцебскай акрузе аблігацый сяміскай пазыкі на 30.000 рублёў. Лепш за ўсіх ідзе рэалізацыя сярод вайсковых частацей, дзе сума перавышае 12000 руб. Апошнія паведамленьні з месца гавораць аб некаторым ажыўленьні кампаніі ў Сураскім, Бешанковіцкім і Гарадокскім раёнах. Рабочыя Сураскага лесазаводу ўсе да аднаго падпісаліся на пазыку. Юрэйская с.-г. арцель «Эйнгайт» падпісалася на 50 руб. Такія-ж паведам-

леньні мы маем з раду вёсак, асабліва ад арцеляў і калектываў. У некаторых раёнах праца праходзіць марудна. Таму чыцца гэта тым, што рад мясцовых працаўнікоў нядабайна адносіцца да справы распаўсюджаньня пазыкі. Напрыклад, у Руднічанскім сельсавете атрыманы агіт-матар'ял пачалі расклеіваць толькі 12-га лютага; ні адзін з контр-агентаў да гэтага часу не прадаў ніводнай аблігацыі. Такія-ж зьявішчы наглядаюцца ў Мейнскім раёне.

Лепшы контр-агэнт — тав. Мысьліўчык.

ПОЛАЦАК. (Уласны кар.). Контр-агэнт тав. Мысьліўчык шляхам спецыяльных дакладаў, абходу ўсіх вёсак, гутаркі з сялянамі дабіўся вялікіх посьпехаў. Тав. Мысьліўчык за два тыдні распаўсюдзіў пазыкі на 350 р. Руднянскі сель-

савет, Ветрынскага раёну, дзе працуе тав. Мысьліўчык, стаіць на першым месцы. Працанты за распаўсюджаньне Мысьліўчык уносіць у сельскія камітэты ўзаемадапамогі.

Селькор.

(Па карэспандэнцыях 3 месца)

Аршанскі карэспандэнт паведавае, што сяміска вёскі Малыя Зьвянічы паставілі ўсім, як адзін, купіць аблігацый на менш, як па 2 з пал. руб. Настаўніцтва першай Дубровенскай сямігодні падпісалася на 100 руб. На сходзе Багушэўскага праф-актыву вынесена паставы падпісацца ўсім на менш, як на 15 проц. месячнай пэнсіі. Мясцом аднаго участка лесазатовак Барысаўскага раёну закупаў аблігацый на 300 руб. Стайнаўскі лесазавод прадаў аблігацый на 635 руб.; Будні сельсавет—на 241 руб. Жанчына-серадзіцца з аднаго вёскі Багушэўскага раёну Гаўска падпісалася на 40 руб. і тут-жа ўнесла грошы. Буцкая вёска КР(б)Б па агульным сходзе вынесла паставы падпісацца на 205 руб., а вёска ДЭСМ—на 64 руб. Вельмі добра праходзіць падпіска па чырвонаармейскіх частацях. У гаспадарчэй роце 6-га палка за адзін дзень падпісаліся на 160 р. Чырвонаармеец-камсамалец тав. Бухаўцоў падпісаўся першым на 20 руб., а за ім і іншыя.

РСІ--ЦКК у барацьбе з бюракратызмам

Пасьпяхова перамагчы бюракратызм, які яшчэ даволі моцна сядзіць у нашым апарате і перашкаджае пасьпяховаму будаўніцтву можна толькі пры самым шырокім удзеле рабочых і сялян. Таму РСІ і кампартыя ставіць пытаньне аб большым прыцягненьні да барацьбы з бюракратызмам працоўных і ў першую чаргу—рабочых. У выніку гэтых мерапрыемстваў бюракратызм будзе біты мацней і канец яго наблізіцца хутчэй. А біць ёсьць на чым і патрабна. Ад таго, што мы будзем больш біць і выбіваць балачкі з нашага, па сваёй сацыяльнай прыродзе добрага, пралетарскага апарату, мы толькі выйграем. Мэцедаўца, што гэта бяспрэчна, і аб гэтым дазваляе пагаварыць некаторыя факты.

Па нізавым апарате

Селянін Анісімовіч, вёскі Старына, Бойданаўскага раёну, маючы ўсе законныя правы, якія дала яму савецкая ўлада, як чырвонаармейскай сям'і, павінен быў атрымаць лесаматар'ял у першую чаргу. Надаў у РСІ скаргу, што яму сельсавет зусім ня даў лесу. Як быццам, што гэтаму і верыць цяжка, але гэта факт. Пры расьсьледваньні высвятлілася, што Анісімовічу лес патрабен і што ён меў поўнае законнае права атрымаць у першую чаргу, а сельсавет яму адмовіў. Не пачаў і тое, што ён вярнуць увагу ў іншыя установы, і толькі праз было скаргаў РСІ Ані-

Калі мы хочам змагацца з бюракратызмам, то мы павінны прыцягнуць да гэтага ніз. (Ленін, т. XVIII, ч. II). маюцца нізы, а гэта дае падставу для пасьпяховае перамогі. Сяміска селькоры, ня як асабіста пакрыўджаныя, а як грамадскія працаўнікі, паведамляюць аб бюракратызме, які ня заўважаюць у савецкіх установах. Пры ўзросьце гэтай агульнай грамадзкасьці і пры павялічэньні ліку актывістаў, чаму кампартыя ўсямерна спрымае і будзе спрымаць,—бюракратызм будзе выпален і зжыты.

Па акруговым і цэнтральным апарате.

1. Пэнсіянэр Бабруйскага сабэву Гінзбург па віне валакітчыкаў Бабруйскага сабэсу і Наркамсабэсу на працягу 8-мі месяцаў ня мог дабіцца атрыманьня свае пэнсіі і толькі пасля таго, як Гінзбург звярнуўся ў РСІ, была выдана яму пэнсія, а валакітчыкі пакараны.

2. Рабочы, убачыўшы недахопы ў большыцы, прышоў да намесніка Менскага акруговага інспэктара аховы здароўя т. Каца і заявіў, каб т. Кац прыняў адпаведныя меры. Ці правільна зрабіў рабочы?—Зусім правільна. А што зрабіў тав. Кац? Тав. Кац замест таго, каб сказаць рабочаму «добра робіш, заўсёды паведамляй, як убачыш няправільнасьці ў большыцы, і я буду прымаць адпаведныя меры», а то можа і зараз-жа пайсьці з рабочым і пры ім на месцы вырашыць, што трэба,—«вырашыў», не

большыцы, дык ідзі падай скаргу РСІ». Што гэта?—Правільна ці не? Вязумоўна, не.

3. Намеснік старшыні Гомельскага ЦРК—т. Левін, які раней працаваў у Віцебску, пераехаўшы на працу ў Гомель, пачынае пісаць у Віцебск сваім знаёмым лісты, запрашаць іх да сябе на працу. За кошт Гомельскага ЦРК было перавезена 5 знаёмых блз усякай пратэзы, таму, што працаўнікоў адпаведнай кваліфікацыі хапае і ў Гомелі.

За гэты ўчынак т. Левін з працы Гомельскага ЦРК знімае, а АКБ Гомельская вынесла яму выгавар.

І што-ж думаецца, на такое мяккае пакараньне т. Левін апэлюе ў ЦКБ аб зьняцьці выгавару.

ЦКБ паставу Гомельскай АКБ зацьвердзіла і дадаткова забараніла т. Левіну ня менш, чым на працягу аднаго году, займаць адказныя пасады. Толькі так можна «мілаваць» за бюракратызм і кумаўства.

4. Таўрына, гр-ка Старадароскага раёну, якая павінна атрымліваць ад свайго былога мужа-агранома Таўрына прысуджаную судом плату на аліменты, год дабівалася і не магла нічога атрымаць таму, што РВБ пры выдачы пэнсіі Таўрыну, ня ўтрымліваў з яго прысуджаных грошай на аліменты, а сам Таўрын плаціць не хацеў.

Калі ўзялася за гэту справу пракуратура, то Таўрын зьбег кудысьці ў РСФСР.

Бабруйскай АКБ, разглядаючы

межавалася надта мяккім спаганьнем. ЦКБ з гэтым не згадзілася і запрапанавала Бабруйскай АКБ пераглядзець гэту справу ў напрамку вынясьня больш суровага пакараньня вінаватых райвыканкомаўцаў.

5. Інвалід Сьветлікаў, які раней жыў у Менску, прасіў пратэзную майстарню НКАЗ зрабіць яму пратэз, а потым пераехаў на жыхарства, да свайх, ва Ўсурыйскі край (Далёкі ўсход). Праз нейкі час Сьветлікаў вылікаецца ў Менск, каб зрабіць яму (мусіць у майстарні ня было працы) пратэзны пратэзы. На гэтай падставе Сьветлікаў дабіваецца і атрымлівае ў мясцовых органах па паездку грошай на менш, чым каштуе пратэз, і адпраўляецца ў падарожжа. Ён больш месяца, шмат дэ па дарозе атрымлівае ў савецкіх органах новыя грошы, новую дапамогу, «як не дапамагчы апошняй савецкай капейкай інваліду, які едзе па справе пратэзы», а яму, магчыма, гэта і на руку. Прыехаў у Менск, зьнялі мерку і хацелі адправіць назад ва Ўсурыйскі край без пратэзы. Як гэта назваць? Як назваць кіраўнікоў пратэзнай майстарні? Праўда, інвалід Сьветлікаў парашыў без пратэзы назад на ехаць і пасля таго, як пабыў у РСІ-ЦКК, ва Ўсурыйскі край паехаў з пратэзай. Вось факты! Валасы дыбам становяцца.

Фактаў многа, усё не пералічыш. Я толькі вызначу наступныя агульныя лічыбы скаргаў, якія па-

Колькасць і характар скаргаў

Агульны лік скаргаў за апошняе паўгодзьдзе, нажаль, ня зьменшыўся, на некаторых акругах стабільны, а ў вогуле павялічыўся. Вядома тут ёсьць розныя прычыны. Аб усім ня скажам.

У мінулым паўгодзьдзі паступіла 555, а за апошняе паўгодзьдзе—на 1-1-28 г. паступіла 657; павялічэньне на 18,38 проц.

Па характары скаргі дзеляцца так: па бюракратызм і цяганіну—149, парушэньне праў працоўных—124, зямельныя і лясныя—84, няправільнае спаганьне падатку—25, алоўжываньні—65, безгаспадарчасьць—12, пратэктывізм—9, штрафы—25, кватэрныя справы—23 і ўся рэшта—розныя.

Вядома, што ў гэтых лічбах, калі рабіць параўнаньне з мінулым паўгодзьдзем, то вызначаецца ня толькі адмоўнае, і што гэта не гаворыць яшчэ агулам за тое, што наш апарат і працаўнікі сталі горшымі,—гэта сьведчыць аб павялічэньні папулярнасьці РСІ-ЦКК у масах і аб павялічэньні ўзростаў у масах палітактывнасьці.

Найбольш скаргаў на РВБ і сельсаветы—106, потым на зямельныя і лясныя органы—93, на гаспадарчыя органы—77, на суд і пракуратуру—55 і на камунальныя органы—41, а ўсе іншыя—розныя.

Сацыяльны склад падаўшых скаргі ў процантных адносінах наступны: сялян—37 проц., чырвонаармейцаў—24 проц., рабочых—17 проц., вэтэранам—3 проц.,

хым паўгодзьдзем павялічыўся лік скаргаў з боку сялян на 3 проц., а з боку рабочых надзвычайна высокае павялічэньне—47 проц.

Неабходныя мерапрыемствы

Памятуючы аб чарговых пытаньнях, паставленых перад ЦКБ-РСІ ХУ партызам і выходзячы з агульных лясных задач, РСІ-ЦКБ паставіла пытаньне, якое зараз прапрацоўваецца пры шырокім удзеле рабочых і служачых—аб спрашчэньні надзвычайна грамадзкай структуры канфліктных органаў працоўных і валакітчыкам праходжаньні канфліктных спраў працоўных у гэтым органе.

Паставіла пытаньне аб больш рашучай барацьбе з бюракратызмам цяганінай і парушэньнем савецкай законасьці органамі пракуратуры. З гэтай мэтай РСІ прыступіла да аб'яднаваньня становішча пракуратуры, міліцыі і крымінальнага вышуку; прыступлена да правэркі выкананьня раду паставы ўраду і партыі і г. д.

Усе гэтыя мерапрыемствы пры шырокім удзеле рабочых і наогул працоўных, пры росьце іх актывнасьці, вязумоўна, прабуюць стаць вышлем пралетарскаму ворагу—бюракратызму, вязушчаму фармалізму і цяганіне.

Неабходна паказаць яшчэ на адно, з майго пункту погляду, надта важнае пытаньне—гэта выдаць закон, уставаць артыкул, паводле якога суды павінны судзіць вінаватых за няхуткае выкананьне

Бабруйскай АКБ, разглядаючы

ДОКТАР МЭДЫЦЫНЫ СА СЬЦЕН БДУ

У вядзенню, 19-га лютага, пры перапоўненай аўдыторыі, у прысутнасці ўсёй прафесуры, дацэнтур, дактароў медыцынскага факультэту, а таксама дактароў гораду і студэнтаў, — завядаў хірург Юлі Маркавіч Іргер а паслехам абараніў дысэртацыю на навуковую ступень доктара медыцыны.

Ю. М. Іргер зьяўляецца першым і самым маладым доктарам медыцыны школы БДУ. Яму ўсяго толькі 30 год. У 1922 г. ён скончыў 1-шы Маскоўскі універсітэт і пачынае сваю работу маладым ардынатарам шпітальнай хірургічнай клінікі толькі што адкрытага БДУ. Адначасова з гэтым працуе асістэнтам па катэдры нармальнай, а таксама тааграфічнай анатоміі. Апошнія два гады ён зьяўляецца асістэнтам хірургічнай клінікі пры факультэце. Яшчэ ў бытасьце студэнтам 4-5 курсу 1-га МДУ, ён ужо вядзе практычныя работы з студэнтамі на нармальнай анатоміі ў праф. Карузіна.

На працягу кароткага часу існаваньня БДУ, апрача сваіх клінічных і прапеўтычных абавязкаў, ён бязупынна працуе і ў галіне навуковай. За гэтыя 5 год ён напісаў 16 навуковых работ, уключаючы і работу — „Уплыў перавязкі сямьявысожых пратокаў на прастату і яечка“, якая паслужыла тэмай для абароны дысэртацыі.

Дысэртацыю доктара Іргера, зьмешчанан на 6 друкаваных аркушоў, зьяўляецца капітальнай работай.

Яна спачатку была зроблена ў выглядзе дакладу на 1-м усеаюзым зьезьдзе ўрадоў у Маскве, і навуковае таварыства дактароў г. Менску ў 1927 г. прысудзіла гэтай працы імя д-ра Явіоўскага.

Моднае захваленьне перавязкай се-

мьявысожых пратокаў у мэтах „амалджэньня“ на Штэйлібаху аўтар прапанауе пакінуць, даводзячы яе нягнуптоўнасьць і фантастычнасьць. Дарэка аперация зьяўляецца мэтагэоднай толькі пры павальчэньні прадстацельнай залозы ў старых, якое цягне за сабою



расстройтва мочаспусканьня і рад іншых зьявяных з гэтым функцыя. Апрача перавязкі, аўтар прапанауе адвядзіць зарэз вобшчу аперациі поўнага ўдаленьня сямьявысожых пратокаў, якая дада на яго клінічным матэрыяле дошчэ добрыя вынікі. Дарэка работа бязупынна ня можа быць не адзначанай і будзе ўважана, як слаўная кветка, у агульным выноку навуковай медыцынскай думкі.

Э. Э.

Беларускія пытаньні ў цэнтры

(Ад нашага маскоўскага карэспандэнта)

Мануфактура для Беларусі

Цэнтрсаюз склаў і перадаў у Тэкстыльны сьмідкат агульны заказ на бавоўняную мануфактуру на 3-ці кварталях 1927-28 году. Згодна гэтага заказу, кааператыву ў 8-ім квартале павінна атрымаць 2,976 вагонаў бавоўняных тканін, у тым ліку Беларусь атрымае 62 вагонаў.

Пасевы ільну

Паркамгадзель ССР наменіў плошчу ільну да кантрактыў ў рэзьмеры 200.000 гектараў па ўсім СССР, у тым ліку 20.000 гектараў па БССР. Для вытворчых забесьпячэньня ільняных гаспадарак, устаноўлена для Беларусі 150.000 пудоў сульфурфату і 40.000 пудоў пасевага ільнянога насеньня.

Зьезд жанчын-саматужніц

25-га лютага ў Маскве склікаецца ўсеаюзыны нарада жаночых саматужніц прамыслаў, з удзелам прадстаўніц нацыянальных рэспублік і краін. З 132 месьці—4 прадстаўляюць дэлегаткам Беларусі.

Адрузка хлеба з Украіны

Па атрыманых у Маскве ад харкаўскай таварнай біржы вестках, адрузка хлеба ў славянскіх раёнах па вадставе лагавароў і зьявілася праходзіць больш ці менш нормальна. У прыватнасці, спадаслова адгружаўся хлеб у БССР, што нахваліла становішча беларускага рынку.

ТЭАТР

Наркамасьветы аб Белдзяржтэатрах

Калегія НКЛ прыняла рэзалюцыю па дакладзе Другога Беларускага Дзяржаўнага Тэатру, у якой даручыла ў галіне стварэньня плану трымаць на прамак на аргінальную п'есу, пры чым у выпадку неабходнасьці можна выкарыстоўваць перакладны рэпертуар, галоўным чынам тэатраў РСФСР і УССР.

НКА абавязваў дырэкцыю тэатру да пачатку новага сэзону выпусьціць ня менш чатырох новых п'ес і прапанаваў ўмацаць тэма вытворчай працы тэатру.

Калегія НКЛ адобрыла пастаноўку п'есы „Разлом“ і прапанавала падшукальніцка сталага рэжысэра.

Народны камісарыят асьветы прапанаваў у далейшай працы Юрэйскага Дзяржаўнага Тэатру зьяўляцца асабліва увагу на пастаноўку п'ес з рэвалюцыйна-клясавым зьместам, ня ўхіляючыся пры гэтым ад пастановак прыемных клясычных рэчаў.

Бяручы пад увагу, што абудным тэатрам прыходзіцца праводзіць сваю працу ў адным будынку, НКА дазволіў ўўрайскаму тэатру падшукальніцка на тэрмін асобнае памяшканьне для вадзджаньня рэспіцыяў, а таксама адобрыў п'есы „Гірш Лекерг“ і „Патомства“ і прапанаваў прыняць меры як найтутэй іх акачыць.

НКА прымаў прышчынова магчымым дазволіць Юрэйскаму Дзяржаўнаму Тэатру дазволіць выхад на гэстродзі за межы БССР.

МЕНСК

Усебеларуская канфэрэнцыя камунальнікаў

Учора закрылася ўсебеларуская канфэрэнцыя камунальнікаў. З дакладам аб рабоце ЦП саюзу выступіў т. Ліманскі. Па дакладзе выказалася 16 чалавек. Іспэктар МКУС БССР т. Новік зрабіў даклад аб выніках рэарганізацыі камітэаў. Апошнія пасьля рэарганізацыі наблізілі сваю працу да вэскі. З будыных мерапрыемстваў на лініі камунальнай гаспадаркі трэба адзначыць пабудову ў Менску пачы для спальваньня сьмьдцыя, першай у БССР. На канфэрэнцыі вылучана дэлегацыя на ўсеаюзыны зьезд камунальнікаў, які адбудзецца ў Маскве 25-га лютага.

Бесперагрузачныя зносіны паміж ССР і Нямеччынай

У Бэрліне адбылася чыгуначная канфэрэнцыя па выпрацоўцы згоды аб бесперагрузачных зносінах паміж ССР і Нямеччынай праз Столбны-Пегаралае. Канфэрэнцыя наменіла асноўныя ўмовы прапуску савецкіх і нямеччых спэцыяльных вагонаў. Засталося яшчэ незакончаным пытаньне аб умовах прапуску ў Нямеччыну звычайных таварных вагонаў савецкага тыпу.

Культпраца сярод беспрацоўных

Камітэт біржы працы заслаў даклад аб культурнай рабоце сярод беспрацоўных. На біржы працы ёсьць 8 ровных гурткоў і дзьве школы граматы. Імі ахоўлена да 300 чал. Заняткі праводзіцца рэгулярна. З пераходам у новае памяшканьне абсталявана добраа чыталня. Выпсваецца 30 экз. газет і 7 часопісай. Надаждваюцца галосныя чыткі газет. Тры разы ў месяц адбываюцца дармовыя кіно-сэасы, на кожным прысутнічае па 400-500 чал. Усяго на культурную штомесячна адпускаецца вышч 300 руб. Камітэт па гэтым дакладзе наменіў рад новых мерапрыемстваў на ўмацаваньні культурнай сярод беспрацоўных. З новых мерапрыемстваў трэба адзначыць арганізацыю сыстэматычнай чыткі лекцыяў, юрыдычнай дапамогі беспрацоўным, шляхам наладжваньня дзяжурстваў юрысконсультаў. Біржа працы зьяўляла ўнаў адваедных органаў па немагчымасьці правядзеньня культурнай сярод беспрацоўных сэкцыі чорнарабочых з прычыны адсутнасці адваеднага памяшканьня.

Прыезд японскага паэты

22 лютага ў Менск прыжджае вядомы японскі паэта эспэрантысты т. Акіта, які прымаў удзел ва ўсеаюзыным кангрэсе прыявіліў ССР. Тав. Акіта прабудзе ў Менску 3 дні і прагнэць некалькі дакладаў у рабочых клубах.

Зносіны Менск—Сочы

З 15-га мая будзе ўведзены новы летні расклад цягвікоў. Як і ў мінулыя гады ў расклад будучы ўключаны беспэрасадачныя курсавыя вагоныў Менск—Мінэральныя Воды, а таксама па іншых курортных лініях. Уварышчым маркуецца ўстанавіць простыя зносіны Менск—Сочы праз Харкаў або Маскву. Дагэтуль простыя зносіны былі толькі да Туанса. У гэтым годзе па Ізвотных пасьведчальных дазволена прыезд на самых кароткіх напрамках, як было раней, а па ўсіх напрамках, як і для ўсіх пасажыраў.

Другі ўсебеларускі зьезд чыгуначнікаў

4-га красавіка гэтага году склікаецца другі ўсебеларускі зьезд чыгуначнікаў з наступным парадкам дня: справаздача бюро ЦК чыгуначнікаў, масавая праца на прадпрыемствах і культурнага саюзу, становішча чыгуначнага транспарту па БССР і рацыялізацыя яго і аб становішчы і працы школ і школьнае будаўніцтва на транспарце па БССР. Модус прадстаўніцтва—адзін дэлегат на 300 чалавек членаў саюзу.

«Спорт»

Міжсаюзыны спаборніцтвы

Міжсаюзыны спаборніцтвы па лыжах і каньках адкладзены на 25 лютага. Удзельнічае 11 калоніятаў і лавічкі.

Лыжы для лыжнай станцыі „Прафінтэрн“

Культдэлегат ЦПСБ закулілены лыжы для лыжнай станцыі „Прафінтэрн“. Колькасць лыж павялічваецца да 150.

Да летняга сэзону

У сувязі з адступленьнем летняга сэзону пры культдзеле ЦПСБ арганізаваны сэкцыі па тэнісе, лінг-попгу, лёгкай атлэтыцы і футболе.

Спаборніцтвы па пінг-понгу

У пачатку красавіка будучы правядзены вясёлыя міжсаюзыны спаборніцтвы па пінг-понгу. Лік удзельнікаў—каля 200 чалавек. Адначасова намячаюцца спаборніцтвы па вадэмствах. Пасьля будучы правядзены спаборніцтвы найлепшых ігракоў г. Менску.

Пінг-понг у садзе „Прафінтэрн“

У пачатку летняга сэзону ў летнім садзе „Прафінтэрн“ будучы устаўлены сталы для гульні ў пінг-понг.

Да дня Чырвонай арміі

Да дня сьвяткаваньня 10-годзьдзя Чырвонай арміі фізкультурнымі гурткамі г. Менску падрыхтоўваюцца фізкультурныя вечары, спортыштуленьні і спаборніцтвы на страляніне.

Лыжны прабег у Воршы

У дзень 10-годзьдзя Чырвонай арміі адбудзецца эстафетны лыжны прабег фізкультурных гурткоў гораду Воршы на пераходзячы праз газэты „Кам. Шлях“.

Вечар фізкультуры

Варуцкі савет фізкультуры на 24 лютага арганізаўе вількі вечар прысьвечаны 10-годзьдзю Чырвонай арміі з ірокім удзелам ра бочай моладзі.

Беспрацоўе сярод саўгандальскаслужачых на пленуме ЦП саюзу

17-га лютага закончыўся чарговы пленум ЦП саюзу савецкіх і гандлёных з уладчых. Пленум асабліва ўвагу ўдзяліў пытаньню аб барацьбе з беспрацоўем. У сучасны момант па Беларусі налічваецца 5.200 беспрацоўных—членаў саюзу, з якіх 15 проц. кваліфікаваныя і адукаваныя—бухгалэра оў, рахунковы і інш., 14 проц.—шаўвафікаваныя, а рэшта—чорнарабочыя.

Першы ў БССР завод штучных угнаеньняў

Пры Нарымземе адбылася нарада па пытаньні аб пабудове ў БССР першага заводу па вырабе з фасфарытаў угнаеньня. Для глебы Беларуді большай часткаю ніолай і падзолнай фасфарытнага угнаеньня маюць асабліва значэньне.

Паводле пэрспектыўнага плану Нарымзему намячаецца да канца пэцігодні дзевьці спажываньне фасфарытных угнаеньняў да 4.000.000 пудоў у год. Дагэтуль увесь фасфарыт увозіўся з РСФСР у відзе фасфарытнай муні і сульфасфату. Наліча ў БССР залежаў фасфарытнай руды абсьледваных дасьледчай партый № 3 ВСНГБ у раёнах Клімавічы і в. Вязанцы, каля Мсьціслаўля, забясьпечыць Беларусь уласнай фасфарытнай муной. З найбольш падыходзячых па якасьці сырцу, умовах здабычы і нольнасьці запасаў—зьяўляецца раён в. Вязанцы. Да пабудовы заводу маркуецца прыступіць у гэтым годзе. Работы будучы наштаваць 100.000 руб. Народа вылучыла камісію з прадстаўнікоў ВСНГ і НКЗ для дэталёнай прапрацоўкі пытаньня і прадстаўленьня ў СНК адваедных матэрыялаў па пытаньні аб пабудове заводу.

За дзень

ПІЯНЭРСКІ ГУРТОК ГАРМАНІСТЫХ. У Менску пры гарадскім раённым камітэце піянераў арганізаваны першы гурток піянераў-гарманістаў.

ПЕРАКВАЛІФІКАЦЫЯ БЕСПРАЦОЎНЫХ МЭД. СЕСТРАЎ. У гэтым месьяце Камісарыят Аховы Здароўя арганізаўе ў Менску 8-месьячны курс перакваліфікацыі беспрацоўных медыцынскіх сясьцёр на 30 чал.

ЛІКВІДАЦЫЯ ІНСТЫТУТУ РЭВІЗОРАЎ. На МББ чыг. ліквідаваны інстытут рэвізораў, якіх налічвалася каля 20 чал. Начальнікам станцыі прадстаўлена больш працоў па кіраваньні станцыямі.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ЮРЫДЫЧНЫХ КАНСУЛЬТАЦЫЯ. Учора ў Менску адкрылася ўсебеларуская нарада прафэсійнальных юрыдычных кансультацый. Зьяхаліся прадстаўнікі ўсіх аруг. На першым пасяджэньні быў заслахан даклад т. Сумчынскага аб мэтадах работы юрыдычных кансультацый і даклад кансультацыі пры Віцебскім АСПС.

Здарэньні

Пакрама пішучых машын. Почту на 19 лютага па Камсамольскай вул., 13, з памяшканьня канторы Беларускага Украдзены 2 пішучых машыны сістэм „Ундэрвуд“ і „Сміт“.

Наднінутае дзіця. Па Берасьцянскім зав., каля дому № 4 знойдзена паднінутае дзіця жаночага полу, якое адпраўлена ў дзіцячы дом.

„Бойка“ камсамолі за Менск

7 гадзінаў. 4.000 камсамольцаў накінулі Менск. Умовіліся: два паўкі, Гаррайкому і Кастрычнікавага, наступваюць, Ляхаўскі полк абараняецца.

Праціўнік (Гарадзікі і Кастрычнікавага паўкі) занялі вэску Сеньніцы, Ляхаўскі полк разьмясьціўся ў Лашчы.



У невільнікім клубе вэскі Сеньніцы разьмясьціўся кругі батальён. Супроць, у хаце—санатрад. Побач штаб паўка, яшчэ ў хатах—два іншыя батальёны.

Да пачатку ігры ў клубе быў арганізаваны вечар самаздэінасьці. Выступалі з дэкламацыяй, песьнямі, танцаўкамі... Але адчуваўся неапраўданаьць, хапелася, чым хутчэй пачаць „вайну“.

— Мы іх шапкамі закідаем, зможам абараніць Менск.

— А іх усё-ж такі два паўкі, нас адзін. Сіды няроўныя.

С. Галіні.

СУД

За працу ў дні адпачынку (Працэсія)

Плавін прапанаў ў ЖАКЦ'е № 42 па пасадзе кіраўніка дамамі з ліпеня 1926 г. За ўвесь час сваёй працы ў ЖАКЦ'е Плавін ня мог карыстацца днямі адпачынку і днямі сьвята, бо ў ЖАКЦ'е быў рамонт, і рабочыя, якія праводзілі рамонт, прапавалі пэды тыдзень. Рабочыя былі розных нацыянальнасьці, і частка рабочых адпачывала ў суботу, а частка ў нядзелю. Плавіну трэба было прапаваль і ў суботу, і ў нядзелю. Такім чынам, Плавін прапрацаваў 91 сьвяткавальны дзень, за што праціў ЖАКЦ, каб ён яму заплациў.

У сваёй пастанове ЖАКЦ прымаў, што Плавін сапраўды прапрацаваў 91 дзень адпачынку, але калі справа дайшла да вылаты, ЖАКЦ ад вылаты громай адмовіўся.

Плавін падаў іск у працэсію. На судзе прадстаўнікі кіраўніцтва ЖАКЦ'у № 42 прапаноў дзевьці, што Плавін быццам-бы не прапаваль рэгулярна ва ўсе дні сьвята, а толькі вынакова выхадзіў на працу.

Шляхам паказаньняў сьведка і пярэвары пастановы праўленьня ЖАКЦ'у суд устанавіў, што Плавін сапраўды з ведама і на прымусе кіраўніцтва ЖАКЦ'у прапаваль ва ўсе дні сьвята і дні адпачынку.

Працэсія заставалася свабодна з ЖАКЦ'у № 42 на карысьце Плавіна 511 р. 24 к. за прапрацаваны 91 дзень адпачынку і за несарыстамы двухтых-нэм водпуск.

Адказы рэспэктывам

Адказы рэспэктывам

— Глушца, наступваюць заўважы большыя сілы, чым абараняюць, у тым-та і ўся штука.

— Сьмодла ми ў бой пайдзем,—заявіў адзін на сьцене. Усе падтрымліваюць.

„За ўладу саветаў і як алялі памром“..

— Выходзь і стройся,—чупеда нечакана команда.

Паўскавалі з месьці і радасна вымакалі па вуліцу.

— Праціўнік у Сеньніцах, паведамае камандзір, ён можа прысьці нечакана, трэба чакаць яго з мінуцы на мінуцы..

— Наша задача—ні ў якім разе не дапусьціць праціўніка да Менску. Ва што-бы там ні стала яго адбіць..

Раштам: бах, бах, бах. Затрашчыву кулямёт, чупеда перастрэлка са стрэльбаў відны лятаючыя ракеты.

А 4 гадзіне ночы рагарэўся бой. На гледзчы на дрэнае надвор'е, камсамольцы біліся самаахварна. Удалося адбіць праціўніка, але чалак яго зноў.

А 8 гадзіне праціўнік зноў зьявіўся. Пачуліся гарматыныя стралы. Некалькі гаваных бомб былі пушчаны ў праціўніка, але апошні настойліва наступалі. Пацы, адстрэльваючыся, адступалі ў напрамку да Менску.

Зноў адпор праціўніку і зноў наступленьне. Стралы зьявіліся з крымамі „ура“..

У Менск вярнуліся а 11-й гадзіне дня. Кроцькі дзьвэра, з гонарам перамаглі.

На вуліцы Энгельса камсамольцы спаткалі з прывітаньнямі дэлегатаў аруговага зьезду Асаовіахіму.

„Ура“ зьмене Чырвонай арміі!

С. Галіні.

Радые-перадача 21, аўторак

6.00—6.30—Гутарка ЦБ краязнаўства: „Сучасны стан краязнаўства ў БССР“.

6.30—7.10—Беларуская радые-газэта № 33.

7.10—7.40—Гутарка ЦБ МОП'у на польск мове „аб працэсе беларускай грамады“. Доклад т. Кляса.

7.40—8.10—Эспэранто, радые-газэта. 8.10—10—Канцэрт.

Паведамленьні

— У сараду, а 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні 31-й школы (Н. Маскоўскай, 64) адбудзецца чарговы дэлегацкі сход работніц і жонак рабочых Кастрычнікавага раёну.

Лука дэлегатах абавязкова.

— У цэнтральным габвэде агітправа работы (клуб імя К. Маркса) месьці выстаўка літаратуры аб 10-годзьдзі Чырвонай арміі.

кай таварнай біржы вестях, адгрукі хлеба ў спажывецкіх раёнах на падаставе заганаароў і здымае праходзіць больш ці менш маральна. У прыпадках, калі часова адгукаўся хлеб у БССР, што пазначыла становішча Беларускага рынку.

НКА прымае прынятае магчымым дэклінацыю Нурэйскаму Дзяржаўнаму Тэатру падтрымаць выхад на тэатры і за межы БССР.

Бібліяграфія

ПРОФ. У. І. ПІЧЭТА. „**История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии**“, часть 1-я (до конца XVI века) (стар. 176, ч. 1 р. 80 кав. Выданье НКЗБ—1928 год.

Лічыце зусім няма літаратуры, якая б характарыстала стан народнага гаспадаркі Беларусі наогул і сельскай гаспадаркі пасабна ад самых старых часоў і да нашых дзён.

У апошнім часе наогул гэтай справай ніхто не займаўся і ня цікавіўся.

Гэты недахват прыходзіць зніжчаць зарна.

Першая частка кніжкі праф. Пічэты абавязвае сабою парыв ад перабыцця ў гаспадаркі і да канца шаснаццатага стагоддзя.

Кніжка мае тры аддзелы.

У першым адзеле — земляробства і землярэзальніцтва ў эпоху перабыцця гаспадаркі — ідзе азначэнне ў агульным і ўмовы развіцця сельскай гаспадаркі і землярэзальніцтва на Беларусі, а сельска-гаспадарчым бытам славян, а землярэзальніцтва і яго формы, а зямельным прасам і інш. да канца XIII-га стагоддзя.

Другі адзел высвятляе эпоху гаспадаркі і гаспадаркі пачынаючы ад XV-га стагоддзя і канчаючы першай чвэрці XVI-га стагоддзя.

Трэці адзел высвятляе ступень сельскай гаспадаркі і землярэзальніцтва ў эпоху зямлярэзальніцтва да канца XVI-га стагоддзя.

На гранях гэтай працы аўтар дасягае наштоўнага матэрыялу на гісторыю землярэзальніцтва і зямельных адносін.

Кніжка праф. Пічэты цікавая для тых працаўнікоў, якія жадаюць вывучаць аграрныя адносіны на Беларусі.

Што ж датычыць гісторыі сельскай гаспадаркі ў поўным разуменні гэтага слова, то яно ў кніжцы праф. Пічэты няма.

Напрыклад, нікага ўважання абтэктыву ў сельскай гаспадарцы ня можна склаваці, прычытайце ўсю кніжку.

І дарэмна чытач шукае ў кніжцы месца, якое б азначыла ў апрэлюнай глебы, а арганізацыйным тыпам гаспадаркі, з тымі прыкладамі, якімі карыстаўся ў сельскай гаспадарцы, з сымтмай палыводства, з культурамі і г. д.

У адным месцы сваёй кніжцы аўтар адзначае існаванне ў сельскай гаспадарцы пасеву ільну.

Але якім чынам вёўся пасев ільну, як ён апрацоўваўся, як і нашто яго скарыстоўвалі, аб гэтым ні гуку. А гэта вельмі цікава б ведаць.

Далей аўтар гаворыць аб тым, што ў XV стагоддзі пачаўся попыт на Беларусі сырава і бо ў замежнага рынку.

Тут цікава б было высвятліць, якія прадукты сельскай гаспадаркі і ў якім выглядзе вывозіліся ў Заходнюю Еўропу.

Таксама цёмным застаецца пытанне б жывага і гародніцтва.

Нават у кніжцы ня можна даведацца ня толькі аб доглядзе за жывёлай, але і аб яе існаванні (акрамя коняў, аб якіх аўтар умяняе ў звязку з войнам і інш.).

Ня можна таксама зрабіць параўнальнае вывядзенне сельскай гаспадаркі рознымі землярэзальніцтвамі (князі, пань, сялян і г. д.), бо аўтар зусім не закрывае пытанне стана гаспадаркі і тэхнікі ў гэтых групах, акрамя пытання аб зямельнай рабоце і афар.

Наогул можна сказаць, што гісторыя сельскай гаспадаркі ў першай кніжцы праф. Пічэты зусім ня мае свайго адбітку.

І аоль правільным было б назваць гэту кніжку — гісторыя землярэзальніцтва і зямельных адносін на Беларусі да канца XVI стагоддзя.

А зяк, ня глядзячы на гэта, кніжка праф. Пічэты патрабава і надта каштоўная. А—н.

Беларуская дэлегацыя на міжнародны кангрэс

На міжнародным кангрэсе саюзу рабочых эспартаментных аддзяленняў фронту „SAT“ (sat) ад Беларусі вядзе дэлегацыя ў складзе: Кляса, Фёдарова, Сьвечко, Репанорта, Кірушын і інш.

Міжнародны кангрэс адбудзецца ў пачатку верасня месяца ў горадзе Гётэборгу (Швецыя).

Арганізацыйная камісія кангрэсу атрымала ад Гётэборскага гарадскога савета 2.000 шведскіх франкаў на склад кангрэсу.

лі толькі да Туанса. У гэтым годзе на з'ездзе пасведчаных дэлегатаў прыезд на самах кароткіх напранках, як было раней, а на ўсіх напранках, як і для ўсіх пасажыраў.

Працоўны ў сувязі з гэтым групы прафасій на работу на агульным пошыце, не на спецыялізаваным, адпаведна іх удзельнай ваге ў агульнай масе беспрацоўных. Прызнава несправядлівым адназначнае ў боку некаторых беспрацоўных ад прапануемай біржы працы работ, хоць бы іншага нізу працы.

Для перакваліфікавання беспрацоўных, апошнія накіроўваюцца на курсы інстытуту працы, будучыню і г. д. Нядаўна ў Менску арганізавані праекцыяны будаўнічыя, які аб'яднае каля 40 чалавек. 120 беспрацоўных атрымліваюць дапамогу ў саюзе. Значнай часткай беспрацоўных дапамога выдаецца ў стэрэкае.

Паводле намені рая мераўрэмстваў на ўзмацненні барацьбы з беспрацоў-

ва пасямлі беспрацоўных дастойных груп прафасій на работу на агульным пошыце, не на спецыялізаваным, адпаведна іх удзельнай ваге ў агульнай масе беспрацоўных. Прызнава несправядлівым адназначнае ў боку некаторых беспрацоўных ад прапануемай біржы працы работ, хоць бы іншага нізу працы.

Для перакваліфікавання беспрацоўных, апошнія накіроўваюцца на курсы інстытуту працы, будучыню і г. д. Нядаўна ў Менску арганізавані праекцыяны будаўнічыя, які аб'яднае каля 40 чалавек. 120 беспрацоўных атрымліваюць дапамогу ў саюзе. Значнай часткай беспрацоўных дапамога выдаецца ў стэрэкае.

Паводле намені рая мераўрэмстваў на ўзмацненні барацьбы з беспрацоў-

ва пасямлі беспрацоўных дастойных груп прафасій на работу на агульным пошыце, не на спецыялізаваным, адпаведна іх удзельнай ваге ў агульнай масе беспрацоўных. Прызнава несправядлівым адназначнае ў боку некаторых беспрацоўных ад прапануемай біржы працы работ, хоць бы іншага нізу працы.

Для перакваліфікавання беспрацоўных, апошнія накіроўваюцца на курсы інстытуту працы, будучыню і г. д. Нядаўна ў Менску арганізавані праекцыяны будаўнічыя, які аб'яднае каля 40 чалавек. 120 беспрацоўных атрымліваюць дапамогу ў саюзе. Значнай часткай беспрацоўных дапамога выдаецца ў стэрэкае.

Паводле намені рая мераўрэмстваў на ўзмацненні барацьбы з беспрацоў-

ва пасямлі беспрацоўных дастойных груп прафасій на работу на агульным пошыце, не на спецыялізаваным, адпаведна іх удзельнай ваге ў агульнай масе беспрацоўных. Прызнава несправядлівым адназначнае ў боку некаторых беспрацоўных ад прапануемай біржы працы работ, хоць бы іншага нізу працы.

Для перакваліфікавання беспрацоўных, апошнія накіроўваюцца на курсы інстытуту працы, будучыню і г. д. Нядаўна ў Менску арганізавані праекцыяны будаўнічыя, які аб'яднае каля 40 чалавек. 120 беспрацоўных атрымліваюць дапамогу ў саюзе. Значнай часткай беспрацоўных дапамога выдаецца ў стэрэкае.

Паводле намені рая мераўрэмстваў на ўзмацненні барацьбы з беспрацоў-

ДЗЯРЖАУНЫ ЯУРЭІСКІ ТЭАТР БССР

Чацьвер, 23 лютага **„БОТВІН“** Пятніца, 24 лютага **„БОТВІН“**

Білеты ў касе тэатру і камісійным магазінах (уг. Ленінскай і Навуістычнай, 8-2)

Субота 25 лютага **„ОВЕЧИЙ ИСТОЧНИК“** Білеты ў касе тэатру.

Граньёваны фільм **„ХАЗ-ПУШ“** (КРЫМ ЗОВЕТ) ХУТКА! „ПАРИЖСКИЙ САНОВНИК“

Гранд-мастацка-психалгічны фільм **„ПРОВОКАТОР“** (В ПАУТИНЕ) драма ў 7 ч. Пачат. свансаў: а 6, 7½, 9 і 10½ г. в. в. в. Каса—з 5 галд.

Вялікі сытавы фільм **„ОРДЕР НА ЖИЗНЬ“** драма ў 6 частк. Замыш прагр. НІНО-ХРОНИКА СОВІНО (апошні выхад) Пачатка свансаў: 7 г., 8 г. 45 хв. і 10 г. 30 хв. Каса—а 6 галд.

Новае мастацкі баявік **„КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА“** драма ў 7 часткаў

Падпівайцеся на САКАВІК

на старэйшую ў Беларусі штодзённую газету

Орган ЦК КП(б)Б (дванаццаты год выдання).

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На год—9 р. 75 к.; на 6 мес.—5 р.; на 3 м-цы—2 р. 60 к.; на 1 мес.—90 к.

Для падпісчыкаў „ЗВЯЗДЫ“ ўстаноўлена ЛЬГОТНАЯ ПАПІСНАЯ ЦАНА

— НА ЧАСОПІСІ; —

на 1 мес.—15 к. **Бальшавік Беларусі** (замест 25 к.) на 1 мес.—25 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА:

У Менску: Галоўнай Канторы газэты „Звязда“—Савецкая, 63, 3-ці паверх, — штодзённая ад 9—3 гадз., упоўнаважанымі Галоўнай Канторы і ра носчыкамі газэты.

У Гомелі: аддзяленьнем выдавецтва „Правда“ (Савецкая, № 17).

У Магілёве: Канторы газэты „Магілёўскі Сялявін“ (Ленінская, 35).

У правінцыі: аддзяленьнямі Беларуска-дзяржаўнага выдавецтва, упоўнаважанымі Галоўнай Канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

Пашырэнне радыё-аматарства ў БССР

Радыё-тэлеграфныя станцыі ў БССР на 1 кастрычніка 1927 году налічвалася 7. У 1926 г. іх было 10. З гэтага ліку ў 1927 г. зачынены Полацкая, Камавіцкая і Слуцкая тэлеграфныя станцыі—першая за адсутнасцю нагрукі, а рэшта 2 з прычыны ліквідацыі акруговых цэнтраў у гэтых гарадох. Работа тэлеграфных станцый выяўлялася ў трыме в Масквы абвешчанаў параматаў і радыё-вешніцаў ТАСС і РОСТА для далісчыкаў. Тэхнічны стан радыё-станцый зваляўся. Радыё-вешніцкая станцыя існавала ў Гомелі і Менску. У 1927 г. на Менскай радыё-вешніцкай станцыі пачаты работы на асталяванні яе новым больш моцным перадачыкам.

радыё-аматарства яшчэ больш павялічыцца.

Рост радыё-аматарства характарызуецца наступным: на 1 кастрычніка 1926 г. устаноўак індывідуальнага карыстання існавала ў горадзе—579, у вёсцы—72, а на 1 кастрычніка 1927 году іх налічваецца ў горадзе—1.866, а ў вёсцы—211, усяго—2.077. Устаноўак калектыўнага карыстання на 1 кастрычніка 1926 г. было ў горадзе—68, у вёсцы—50, а на 1 кастрычніка 1927 г. іх налічваецца ў горадзе 161, у вёсцы 109. Усіх устаноўак на 1 кастрычніка 1926 г. налічвалася 769, а на 1 кастрычніка 1927 г. іх ужо налічваецца 2.337, у тым ліку з 219 гучагаварыцелямі.

Калі ўзяць пад увагу, што радыё-аматарства пачало развівацца толькі ў 1925 г., то гэтыя даныя сьведчаць аб вялікім росце ігнарава шырокіх мас насіленья да радыё-аматарства.

Зубная паста „КАЛОДОНТ“

охраняйте зорко фронт-полость рта и зубы

покупайте „калодонт“ с маркой „ЯКО“ тубы

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА „Гален-Москва“ Москва

Згубленыя і ўкзэдзеныя наступныя дакуманты лічыць несправядлівымі:

Сяброўск. кн. Блінова Е. М.	513	Конская картка Цюхова М. І.	выд. Чарэйскім РВК.	522
Сабовая картка Кемеля А. Н.	выд. 514	Наваград. кн. Шкляева Н. П.	выд. МЦРК.	1568
Конская картка Асінова А. М.	выд. 515	Конская картка Гардвейчыка С. П.	выд. Строчыцкім с-с.	1509
Конская картка Сідача С. Я.	выд. 516	Наваград. кн. Штэйворцель Д. Н.	выд. МЦРК.	1500
Чырвонаярмейская кн. Крымгагеева Л.	выд. 517	Лясная кн. Кірыленка Ф. Г.	выд. Менстрахкаскай.	1571
Сабовая картка Гельфальда Г.	выд. 518	Лясная кн. Пенюкага М. Б.	выд. Менстрахкаскай.	1572
Сабовая картка Салаўя І. Б.	выд. 519	Наваград. кн. Шустэр Я. С.	выд. МЦРК.	1574
Сабовая кн. Чурасва У. і конская картка.	520	Наваград. кн. Зеранедорфа А. Э.	выд. МЦРК.	1575
Сяброўская кн. Кірмава Е.	521	Сяброўская кн. Копіка М. П.	выд. саюзам дзеяўпрацоўшчыкоў.	1506

ПА СПРАВАХ папідскі і абвестак званец па тэлефону 7-81.

ПРАДАЮЦА старыя газэты, **Газэтны ЗРЫЎ.** Зварочвацца ў кантору газэты „Звязда“ з 9—3 гадз.

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога гадзіны дня.

Конт публікацыі аб вгубо аднаго дакуманту **50 кап.**